

## Зъмітрок Астапенка

# Вызваленьне сіл

(Раман)

X<sup>1)</sup>

Праз апушчаныя шторы гатэлю „Парыж“ у вакно пакою, які займаў японскі вучоны Фуказава Токудзо, палахліва глядзелі ўсьлед аўто з дэлегацыяй трох чалавекі.

Крыху адсунуўшы штору, ледзь ня душачыся ад съмеху, выглядаў сын фрау Амаліі Фрыц. За ім, узняўшыся на цыпачкі, стаяў дужы матрос. А вакол іх бегаў, стараючыся зазірнуць у шчыліну, нязвычайна перапалочаны і ўстрывожаны хударлявы чалавек. Японскія акуляры зъехалі яму на кончык носу, гальштук зъбіўся на бок.

— Паехал!—гучна абвясьціў матрос.

— Паехалі! Ох-ха-ха-ха! — пакаціўся з рогату на канапу Фрыц  
1 крыкнуў праз съмех:—панове, вылезай! Небясьпекі няма!

Адразу-ж з-за парт'ер, з кожнага кутка экзатычна ўпрыгожанага пакою павысыпалі шумлівия буршы, з рогатам пасядалі на нізенькіх пухах, канапах, дыванох.

— Ох-хо-хо..! каб яго, гэтага Фрыца!

— Ой, не магу, панове! — рагатаў сухаваты, высокі, Леапольд  
1 паказваў пальцам на хударлявага чалавечка, падобнага да японца.

— Ой, зірнече на гэтага гэніяльнага вынаходцу!

1 яшчэ мацнейшы рогат разълёгся па пакоі.

— Ну, што? Не казаў я табе, Ганс? Не казаў я вам, панове, што наладжу ў Бэрліне, добрыя забаўкі? Га?

— Гох нашай карпарацыі! Гох Фрыцу! — крыкнуў вуграваты тонкі студэнт, і ўсе, падкінуўшы ўгару шапачкі, крыкнулі з рогатам.

— Гох! Гох! Гох!

1) Пач. гл. у „Маладняку“ № 7.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Чырвонарукі матрос раздушыў пад сабою крэсля і, захоплена махаючы кавалкам квяцістая тканіны, крычаў:

— Hoch!! Vive!! Ур-р-а!

Нават перапалоханы чалавечак хіхікаў дробненькім, як гарожам сыпаў, старэчым съмехам. Потым ён зрабіўся сур'ёзным і, заклікаючы да спакою, закрычаў:

— Панове! Студэнты! Студэ-энцыкі!

Ніхто яго ня слухаў і чалавечак дарэмна чапляўся то за высокага Леапольда, то за тоўстага Фрыца, паўтараючы:

— Панове, зразумейце—я больш не магу! Ну, пажартавалі і досыць. Спынім гэтую дурную камэдью!

Рогат рабіўся ўсё гучнейшым.

---

За паўтары тыдні да гэтага з чыннага доміку фрау Амаліі з вясёлаю гамонкаю выйшла група маладых буршаў на чале з тоўстым чырвонашчокім Фрыцам. Ён і яго таварышы толькі ўчора прыехалі з Гайдэльбэрскага універсytetu і яны меліся слаўна прабавіць свае вакацыі ў шумлівым Бэрліне, далёка ад універсytетскага гарадку Гайдэльбэргу.

— Што, Ганс, не казаў я табе, што ў мамахэн мы знайдзем патрэбны прытулак для нямецкага бурша?—крыкнуў, абыймаючы таварыша, тоўсты Фрыц.

— Так,—пахмуря сказаў сухаваты высокі Леапольд,—але ж ты абяцаў нам нязвычайныя забаўкі... Дзе яны? Можна падумашь, што ўсе вакацыі ты пратрымаеш нас каля падолу фрау Амаліі.

— Не,—вясёла адказаў Фрыц.—Я абяцаў сваёй карпарацыі знайсьці ў Бэрліне добрыя забаўкі і я выканаю абяцаньне... Але трэба пашукаць.

— Трэба,—перадражніў Ганс,—а куды мы зараз?

— Зараз?—перапытаў Фрыц. І раптам, ляснуўшы сябе па ілбу, ускрыкнуў:—Зараз мы пойдзем у піёніцу старого Фічэ. Я там ведаю аднаго цікавага чалавека. Клянуся барадою рэктара, мы абліяпаем цудоўную справу!

Ён пацягнуў таварышоў па шырокай вуліцы. Студэнты ішлі, гучна рагочучы. Стрэчныя стараніліся, даючы ім дарогу. Нейкі паважны стары паглядзеў ім усьлед і, паківаўшы здаволена галавою, праказаў:

— Буршы!.. вясёлы народ... моладзь.

І, яшчэ раз кіўнуўшы сівою галавою, пакрочыў далей.

У піўніцы старога Фічэ сухаваты, з рэдзенъкаю мангольскаю бародкаю, генэрал Белакапыцін перакуліў чарку шнапсу і, гучна крахтануўшы, расчулена сказаў суседу:

— І вось, даражэнкі мой, пройдзеш так вось горда па фронце... Шэрагі стаяць, не паварушацца... Парад. Роўна стаяць падлюгі... Пройдзеш, скажаш: Слаўныя арлы, малайцы лейб-гвардзейскага палка яго вялікасці..."

Старэнкі генэрал ня скончыў і апусьціў на заліты столік галаву з рэдзенъкімі валасамі.

Дужы матрос бяз шапкі ў падранай куртцы бяздумна глядзеў на Белакапыціна і, не разумеючы мяшанае з німецкаю расійскай мовы, парываўся сам расказаць:

— Мой п-параход адыходзіў увечары... І павяла-ж мяне ня-  
чистая ў ту ю піўніцу... А цяпер-вось... Гэй там! Шнапсу!

Крывы гаспадар жвава падбег і, змахнуўшы крошкі, паставіў новую бутэльку:

— Бёг цябе не забудзе, матросік!... — съязыліва скозаў генэрал, прымаючы чарговую чарку.—Дык вось, як гэта я казаў?

У піўніцы прыбаўлялася народу. Грузны, абадраны дзяцюк міргнуў нешта гаспадару і сеў за вольны столік, ціжка азіраючыся вакол.

— Шнапсу!

— За тваё здароўе...

У піўніцы ўзьнімаўся яшчэ большы гармідар. Крывы гаспадар усё шпарчэй завіхаўся каля брудных столікаў і, лісьліва кланяючыся наведвальнікам, адчыняў новыя і новыя бутэлькі.

П'яны матрос ужо абнімаў кашчавага генэрала і, плачуцы расказваў:

— Я выйшаў толькі на гадзіну... „Гамбург“ адыходзіў аб адзінаццатай увечары... Мы славуна прабавілі час у тэй тавэрне... Але прачніўся я ў цягніку на Бэрлін... „Гамбург“ паплыў без мяне... Чаго, пытаюся я, чорт пагнаў мяне ў Бэрлін?...

Матрос кричаў на вуха генэралу, але той толькі нешта расчулена мармытаў і лез цалавацца.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Я сышоў на вакзале з пяпцю маркамі... Мне не папасьці ўжо на „Гамбург“... Шнапсу! — крикнуў матрос, грукаючы кулаком.

Дзъверы шырока расчыніліся, у піёніцу ўваліліся на чале з тоўстым Фрыцам буршы. Яны з рогатам, з гвалтам ссунулі адзін да аднаго чатыры столікі і заказалі піва.

Тоўсты Фрыц узняў руку, заклікаючы да парадку, і пачаў:

— Панове! Я маю надзвычайны плян! Толькі ў галаве члена нашае карпарацыі мог узнікнуць такі грандыёзны плян. Увага, панове!

Фрыц палез ў кішэню і выцягнуў адтуль дробна съпісаныя пакамечаныя паперкі.

— Як я вам ужо казаў,—урачыста пачаў ён,—у маёй мамахэн кватэрue савецкі інжынэр Богуш. З ім таварышке вядомы вам Оскар Шталман. Але ня ў гэтым реч. Справа ў тым, што яны абудвы апошнім часам звар'яцелі..

Буршы голасна зарагаталі, а высокі Леапольд запытаў:

— А гэтыя паперкі што азначаюць?

— Глядзеце, панове! — закрычаў Ганс. — Нейкія формулы! Матэматыка, ратуйце! — нібыта спалохаўся ён.

— Увага, панове! — кричаў Фрыц. — Увага! Цяпер самае цікавае Справа ў тым, што гэтыя вось паперы і ёсьць прычына вар'яцтва нашага кватэрантa і гэр Шталмана. Я ня ведаю, адкуль яны гэта ўзялі, але ад іх яны згубілі ўвесь свой спакой. Яны насліліся з імі, як шалёныя. Ну, я, каб на спакой дасьледваць гэта, скраў паперкі ...

— І што? — зацікаўлена запытаў вуграваты бледны бурш.

— Нічога! — спакойна адказаў Фрыц. — Як выявілася, гэта — цэлая дысэртацыя пра атамную энэргію, пра якую цяпер гэтак многа, трубяць. Апрача таго, тут ні пачатку няма, ні канца...

— Ды нам зусім няцікавы гэтыя формулы! — раззлаваўся кащавы Леапольд. — Гавары, што ты надумаў!

Фрыц з таемным выглядам съцішыў таварышоў і сказаў:

— Справа ў тым, панове, што тут трактуеца пра нейкі дурны атамны апарат, нязвычайнае сілы...

— Ого! — хорам ускрыкнулі буршы.

— Ня турбуйцеся, панове! — ізноў узняў руку Фрыц. — З гэтых лісткоў усё роўна нічога нельга зразумеець. І наогул атамы — глупства! Але гэты таемны апарат, пра які пішацца тут, наштурх-

нуў мяне на цікавыя думкі. Панове!—урачыста сказаў ён.—У мяне да паслуг нашае карпарацыі ёсьць грандыёзны плян. Вы памрыцё са зьдзіўленьня, выслушахаўшы яго.

Буршы шчыльней згрупаваліся вакол Фрыца і пачалі слухаць. Дружны рогат выбухаў між імі. Яны ўзбуджана размахвалі рукамі і то крычалі на ўсю піёніцу, прыцягваючы агульную ўвагу, то таемна шапталіся паміж сабою.

Нарэшце Фрыц скончыў. Буршы, душачыся ад съмеху, чынна паселі на свае месцы, а Фрыц заказаў новую порцию шнапсу і піва і вылез з-за століка. Ён пайшоў да п'янага генэрала.

— Гэр Белакапыцін!—далікатна схіліўся ён над ім.—Можна вас запрасіць у нашу кампанію?

Відаць, генэрал ведаў раней Фрыца, бо адразу пазнаў яго і зараз-жа ўстаў, але, зірнуўшы, на матроса, сеў ізноў.

— Я н-не могу пакінуць м-майго таварыша! Знаёмцеся,—п'яна сказаў генэрал.—М-матрос баявога гамбургскага крэйсару Джон... Джон... я забыўся ягонае прозвішча. Увогуле ён п'яны трапіў у Бэрлін і прапіўся ў дым...

Генэрал уздыхнуў, аддыхваючыся ад гэтае колькасці праказаных слоў.

Фрыц зірнуў на таварышоў, але буршы ўжо крычалі з-за столікаў, рагочучы і махаючы рукамі:

- Вядзі іх! Вядзі абодвых!
- Ого! Тыпы якія!..
- Гэты стары нагадвае мне кітайскага хунхузу!
- Але, у ім нешта ёсьць...
- А гэты матрос! Ганс, бачыш?
- Ха-ха-ха! Дзе яго парабо?
- Не! Гэты стары—сапраўдны кітаец.

— Гэта расійскі былы генэрал Галяктыён Белакапыцін!—адрэкамэндаваў генэрала Фрыц.—Мой нядаўны знаёмы.

— В-вітаю в-vas, німецкае студэнцтва... моладзь... Гайдэль-дэль-бэрг... карпарацыі... дуэлі...—мармытаў генэрал, соваючы рукі і съязьліва ўсыміхаючыся.—Моладзь... Н-надзеі буд-дучага...

Буршы пасадзілі паміж сабою генэрала і каля яго—матроса.

— За ваша здароўе, Галяктыён!—узьняў чарку Фрыц.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Дзякую, дарагія студэнтікі! — расчулена мармытаў Белакапыцін. — П'ю за прагрэс, за славных студэнтаў!

Gaudemus igitur,  
Juvenes dum sumus.  
Post jucundam juventutem...

п'яна зацягнуў ён, але спыніўся і змоўк, ківаючы галавою.

Матрос, седзячы каля яго, сурова перакульваў чарку за чаркаю і ўесь час махаў з адчаем рукою.

— Ну і няхай... хай сабе... — мармытаў ён.

— Шаноўны гэр Белакапыцін! — зьвярнуўся да генэрала Фрыц. — Мы даведаліся, што ў вас цяпер некаторыя цяжкія матар'яльныя абставіны...

— Так... — кіўнуў галавою Белакапыцін. — Бальшавікі ў мяне забралі ўсё. Вось... — ён паказаў урачыста на матроса, — сей матрос з ангельскім іменем сёньня падтрымліваў мяне!

— Джон пайшоў на ў той рэйс, — пахмуро сказаў матрос і перакуліў яшчэ чарку.

— Дык вось, гэр Белакапіцын, — не сунімаўся] Фрыц. — Наша карпарацыя Гайдэльбэрскага універсytету...

— Гайдэльбэрг... Гайдэльбэрг... — патэтычна пачаў генэрал. — Горад навукі, горад храмаў навукі...

— Наша карпарацыя вырашила дапамагчы вам, генэрал, у вашым цяжкім становішчы некатораю грашоваю сумую...

— Бог вас аддзякуе, панове!

Відаць, яму, п'янаму, не здалося гэта асабліва дзіўным.

— Карпарацыя бярэ на сябе абязязак выплатіць вам, генэрал, суму, якое хопіць, каб пражыць бяз клопатаў цэлы месяц.

Генэрал зьдзіўлена разявіў рот.

— Апрача таго, — гаварыў далей Фрыц і ўсё буршы съцвярджалі яго слова: — карпарацыя на працягу месяца аплачвае вам чалавека для дробных паслуг...

Фрыц павярнуўся да матроса і сказаў:

— Прабачце, я ня ведаю вашага прозвішча, вы можа згодзіцеся паступіць на службу да генэрала Белакапыціна? Запэўніваю, што аплатаю будзе здаволены.

Матрос абыякава кіўнуў галавою.

— Вось Вам, гэр Белакапіцын ваш слуга, ваш... ваш...

— Ад'ютант! — прахрыпей генэрал.

Ад усяго таго, што здарылася, яго хмель пачаў праходзіць і ён яшчэ больш зьдзіўлена запытаў:

— Вы гэта сур'ёзна? Завошта?

Буршы, як суръёзней кіунулі галовамі, а Фрыц, мякка паціснуўшы Белакапыціну руку, сказаў:

— Мы робім гэта, шануючы ў вашай асобе, генэрал, расійскую культуру, затаптаную барбарамі-бальшавікамі...

— Так, так...—ізноў расчуліўся генэрал.

— Але, вы—сказаў Фрыц,—вы за гэта павінны нам зрабіць невялічкую паслугу.

Фрыц нізка нахіліўся да генэрала Белакапыціна і пачаў нешта ціха тлумачыць яму. Генэрал уважліва слухаў, усё больш зьдзіўляўся, рухам галавы адмаўляўся, але Фрыц настойліва шаптаў:

— Гэта-ж не надоўга, генэрал! Паверце, вы нам зробіце вялікую ласку.

Генэрал задумаўся, паварушыў рэдкімі вусамі і працягнуў руку:

— Гроши зараз!

Буршы вясёла зашумелі. Фрыц даў гроши, схаваў расьпіску і сказаў генэралу.

— А цяпер, гэр Белакапыцін, дазвольце разьвітаца. Вы перасяляецесь ў гатэль „Парыж“. Так? І будзьце ласкавы заўтра прыйсьці аб адзінаццатай гадзіне да краўца Мюльлера на Ляйпцыгерштрасэ.

Буршы цырамонна разьвіталіся з генэралам і з рогатам выйшлі.

---

Назаўтра гэр Мюльлер, кравец на Ляйпцыгерштрасэ, быў зьбянтэжаны нязвычайным заказам.

Аб адзінаццатай гадзіне ў яго майстэрню ўвайшлі два дзіўных чалавекі. Адзін з іх быў сухаваты, зморшчаны стары з простым павайсковаму станам, другі—высокі, дужы дзяцюк у вонратцы, якая крыху нагадвала матроскую форму. За імі ўвайшоў яго даўны заказчык Фрыц і, прывітаўшыся, сказаў:

— Гэр Мюльлер, гэтым паном патрэбна, як хутчэй справіць японскія гарнітуры. Асабліва вось гэтamu шаноўнаму старому. Вы ня ведаецце, хто гэта? Гэта славуты японскі вучоны, прафэсар...

Фрыц вымавіў нейкае дзіўнае прозвішча, якога так і не запомніў гэр Мюльлер.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Японскі прафэсар непакойна кашлянуў, а гэр Мюльлер зъян-тэжана агледзеў усіх іх і замяшана сказаў:

— Але-ж паслухайце... Гэта мне ў навіну. Я ніколі ня шыў японскіх гарнітураў.

— А цяпер пашыце!—безапэляцыйна сказаў Фрыц і пераканаўчым тонам дадаў:—прафэсар вам добра заплоціць. Мы вам увогуле пакажам, як шыць.

Гэр Мюльлер яшчэ раз зъдзіўлена аглядзеў іх і пачаў праглядаць камплект часопісаў мод.

Японскі прафэсар сарамліва пераступаў з нагі на нагу. Рэдкія валасы на ягонай барадзе глядзелі ўва ўсе бакі. Раскосыя вочы з чырвонымі павекамі і мяшкамі пад імі былі мутныя.

За ім, пачціва выцягнуўшыся, стаяў слуга, хаваючы ў шматкі падзёртае вонраткі вялізныя чырвоныя руки. Вочы яго зъян-тэжана міргалі і блукалі па пакоі. Але па выглядзе было відаць, што слуга не японец.

На дзьвярох майстэрні гэр Мюльлера было вывешана:

„Краўца няма ўдварэ  
Просяць зайсьці заўтра“

Калі-б' хто ўвайшоў у пакой, дык убачыў-бы там сярод раскіданых шаўковых ярка-расквечаных тканін зусім голую постаць японскага прафэсара. На мэтр ад яго, пачціва выцягнуўшыся, нярухома стаяў слуга яшчэ ў тэй самай падзёртай вонратцы, а каля прафэсара завіхаўся зусім зъянтэжаны няшчасны кравец, гэр Мюльлер.

— Прафэсар,—з павагаю гаварыў з крэслы Фрыц,—здаецца, ў вас, у Японіі, споднікаў ня носяць. На голае цела, як даведаўся гэр Мюльлер, на съцёгны накручваецца белае, тонкае „юмодзі“, нешта накшталт нашага рушніка, потым—халацік з тонкае шаўковае съветлае тканіны, так званы „дзібан“. На „дзібан“, калі халодна, апранаюць яшчэ халацік з шэрсы—„сітачы“, але цяпер лета і таму хопіць „кімано“. Гэр Мюльлер, паклапацеся, каб кімано было як мага з ярчэйшага, квяцістага шоўку. Годнасьць прафэсара не дазваляе яму хадзіць у простым кімано.

Японскі прафэсар нешта нездаволена прабурчэў, на чужой мове. Выразна пачулася:

—... в-вашу маць...

Слуга-матрос вясёла ўсьміхнуўся, пачуўши знаёмыя слова, якія ён часта чую у часе плаваньня па чужых партах, а Фрыц устрывожана падняўся і сказаў краўцу:

— Прафэсар думае, што ў эўропейскіх умовах ня зусім ёмка хадзіць бяз споднікаў. Прыдзеца вам, гэр Мюльлер, дастаць трусікі.

Прафэсар уважліва разглядаў сябе голага ў высокое люстра. Высхлае, кашчавае цела яго было нейкага нявыразнага жоўтага колеру. Гострыя рабрыны выпіналіся пад скураю. У цёмных зморшчках жывот канчаўся тонкім, як запалкі, нагамі, якія густа парасьлі рыжымі валасамі.

— Мер-рзосьць, — прабурчэў „прафэсар“.

І, агледзеўши ў люстра заднія часткі, дадаў:

— Без-зобразіе!

Відаць, прафэсар быў крыху нездаволены сваім выглядам, але Фрыц, не зразумеўши па-японску, падагнаў краўца:

— Хутчэй-жа, гэр Мюльлер, трусікі! Прафэсар трывожыца.

Пакрэхтваючы, прафэсар нацягнуў трусікі. Цяпер гэр Мюльлер завіхаўся, прымерваючы [надзвычай тонкі белы шоўк, робячы адзнакі на кавалку паперы.

— Гэр Мюльлер! — ня сунімаўся Фрыц. — Дзібан вы зробіце потым. Зараз лепш пачніце кімано. Не стаяць-жа прафэсару голым! Так, вось гэта тканіна падыйдзе. Не падшкодзілі-буйнейшыя кветкі, але нішто.

Кравец прымерваў на худыя прафэсаравы плечы ярка-раскве-чаны шоўк і клапаціўся:

— Можа-б тут аборачку, прафэсар? А? Як у вас? На мой погляд, тут абавязкова трэба зрабіць столку.

Маўклівы прафэсар нешта прабурчэў і з адчаем зьвярнуўся да Фрыца, супроць нечага пратэстуючы.

— Гэр Мюльлер! — паслужліва сказаў Фрыц. — Прафэсар хоча мець гарнітур хутчэй. Прысьпешце работу.

Нарэшце гарнітур быў скончаны. Кравец паднёс да прафэсара нязвычайна доўгі і шырокі пояс з багата вышытая расквечанае тканіны.

## ЗЫМТРОК АСТАПЕНКА

— Ну вось і „обі“!—здаволена сказаў Фрыц.—Цяпер, здаецца, усё. Акуляры!—раптам ускрыкнуў ён.—Японскія акуляры! І што на голаву? Гэр Мюльлер,—зъянрнуўся ён да краўца:—пашлеце, калі ласка, па акуляры. Вялікія рагавыя акуляры. На голаву няхай сабе ўжо купяць звычайны каплюш чорнага колеру з шырокім паліямі. Хутчэй!

З прафэсаравым слугою была скончана хутка.

— Слуга ў прафэсара не японец. Яму можна даць прости прыстойны эўропейскі гарнітур,—сказаў Фрыц краўцу.—Бачыце, гэр Мюльлер, шаноўнага прафэсара і яго слугу ўчора ноччу абраавалі на вуліцы, калі прафэсар выходзіў на пагулянку, і таму яны ў гэткім становішчы.

— Адкуль яны прыехалі?—пацікавіўся гэр Мюльлер.

— З Гайдэльбэргу!—не запнуўшыся, адказаў Фрыц.—Прафэсар рабіў у нашым універсітэце даклад пра дасягненіні японскае науку і адтуль разам са мною паехаў у Бэрлін. Шчыры дзякую, гэр Мюльлер. Колькі вам належыць? Бывайце!

### XI

З таго часу генэрал Белакапыцін шмат чаго перажыў. Сказаць папраўдзе, ён ужо з першага дня шкадаваў, што ўблытаўся ў гэтую непакойную гісторыю, але пэрспэктыва забясьпечанага жыцця на цэлы месяц спакусіла яго. Дужа нёхацелася вяртацца ізноў у брудную каморку пад самым дахам вялізлага дому і жыць з дня ў дзень на злыбедныя капейкі, якія так неахвотна кідаў расійскаму эмігранту чужы Бэрлін.

Але гэтыя трывожныя, хоць і забясьпечаныя, дні змучылі ўшчэнт генэрала Белакапыціна.

Пачалося з таго, што яго апранулі ў недарэчныя японскія ўбраныні і ўдзяйблі ў голаву ягонае новае імя—Фука-за-ва Току-дзо. Потым трох дні ў гэтым воль пакоі дурных буршы на-вучалі яго недарэчной ролі японскага вучонага-вынаходцы. Вучылі як сядзець на скурчаных нагах, вучылі дзвівацкім гэстам і паклонам і нарэшце—самае цяжкае...

Раніцою прышоў Фрыц і сказаў суровым і безапэляцыйным тонам:

— Цяпер вы павінны вучыць японскую мову. Нам засталося два дні.

Святы божа, што гэта была за навука! З тоўстага лексы кону Фрыц выцягваў языкаломныя жудасныя слова і прымушаў завучваць.

— Пане Белакапыцін! — казаў ён. — Запомніце: „Домо-арігатодза-імасу“ азначае — „дзякую“, — і тлумачый далей: — у гэтым цудоўным сказе, ведаеце, паняцьце „дзякую“, выражает толькі адно слова, а менавіта — „арігато“, а рэшта: „домо“, „годза-імасу“ — так сабе, для большае далікатнасці. Не забудзьцеся на тое, каб пры звароце да чалавека ўжываць часцінку „сан“. Гэта азначае вяршыню далікатнасці. Гэта азначае, што вы зъяўтаетесь не да тae асобы, з якою гаворыце, а да цені яе, да яе другога духа, цi што, не жадаючи турбаваць самога суразмоўцу. Японцы — далікатны народ! — навучальна паўтараў Фрыц.

Цэлый дні бедны генэрал Белакапыцін мусіў, седзячы на ўласных скурчаных нагах, завучваць: „оно“ — мужчына, „мэн“ — жанчына, — „оокуноканэ“ — гроши, „амакі“ — салодкі, „ямаві ару“ — хворы, „конніцы“ — сёньня, „коко“ — тут...

Потым Фрыц пачаў вучыць японскому лічэнню. Бздай ня ввіхнутым языком Белакапыцін паўтараў за ім:

— „Фіто—1, фута—2, мі—3, іо—4, іцу—5, му—6, нана—7, іа—8, коконо—9, тоо—10.

І нарэшце Фрыц закончыў сваё навучанье вельмі мудрым выслоўем, якое ён раіў Фуказава Токудзо ўжываць у гутарцы з наведвальнікамі.

Бедны генэрал абліваўся потам, завучваючы яго:

— „Кангае но наі ханасі во суро іорі ва дамантэ іру хо гаі то омоу“. Гэта азначала — „Я мысьлю, што лепш маўчаць, чым гаварыць неразважліва“.

— Гэта вам можа спатрэбіцца, — казаў Фрыц.

На другі і апошні дзень навучанья Фрыц прышоў надзвычай захоплены і ўсхвалёвана сказаў:

— Гэр Белакапыцін, вы павінны яшчэ вывучыць гэты цудоўны верш! Гэта для таго, каб падумалі, што вы добра знаёмы з мастацтвам.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Паслухайце, панове,—зъвярнуўся ён да буршаў,—якое харство!

І, стаўшы ў позу, Фрыц з чуласцю прачытаў:

Іро ва нівовето, дзірінуру во.  
Вака ю тарэ со дзуне нарамун?  
У-ві но оку яма кефу койетэ,  
Асакі юемісл, ефі мо сесу...

— Вы ведаецце, што гэта азначае?—захоплена сказаў буршам Фрыц.—Тут сказана, што

Жоўкнуць фарбы, зынікаюць водіры.  
Што вечнага, сталага ў гэтым съвеце?  
Дзень тоне ў глыбіны быцця,  
Як сумная мара зъміярцьвелае думкі”...

І генэрал Белакапыцін пачаў завучваць верш.

На трэці дзень, калі навучанье было закончана, выявілася, што генэрал Белакапыцін пазабываў усё, што вучыў. Гэта было жахліва! Фрыц перад усімі буршамі сароміў яго ў дурноце, беспамятнасці. Ён дзівіўся, як гэта генэрал Белакапыцін ня мог засвоіць гэтаке цудоўнае, прыгожае мовы.

Але, на шчасце, дзіве рэчы засталіся ў памяці генэрала Белакапыціна. Гэта—словы „арігато“ (дзякую) і філёзофска-разважлівы радок з вершу:

Вака ю тарэ са дзуне нарамун?<sup>1)</sup>

Гэтым лексыконам і апэраваў потым генэрал Белакапыцін.

Няшчасці пачаліся з чацвертага дню.

Раніцою Фрыц пасадзіў Белакапыціна ў круг буршаў і сказаў.

— Слухайце ўважліва! З гэтага дню вы ёсьць ня хто іншы, як вялікі японскі вучоны імем Фуказава Токудзо. Вы ўсё жыцьцё працавалі над проблемаю скарыстання ўнутрыатамнае энергіі. Што гэта азначае,—ня ваша справа, толькі запомніце добра пра атамы. Чуецце—„атам“! Далей! Вы вынайшлі нязвычайны апарат—атамір, машину страшнае разбуральнае сілы. Вы прыехалі ў Бэрлін з Японіі, вандруючы па Эўропе, і па нямецку гаворыце дрэнна. Я буду вам за перакладчыка. Зразумелі?

<sup>1)</sup> Што вечнага, сталага ў гэтым съвеце?

Праз гадзіну высокі Леапольд прынёс дзіўную прыладу—цэлую систэму трубак, спружын, колцаў,—да якое няшчасны Фуказава Токудзо баяўся дакрануцца.

— Гэта рэч,—урачыста сказаў ён таварышоў,—уяўляе сабою спалучэнне частак прымусу, пульверызатару, мышалоўкі, вэлесыпэду і інш., і інш., і інш., а для вас, пане Фуказава Токудзо, гэта—пякельны апарат страшэннае зьнішчальнае сілы—атамір вашае ўласнае канструкцыі.

І з урачыстым паклонам Леапольд перадаў апарат генэралу.

Пад вечар таго-ж дню ў пакой уляцеў, запыхаўшыся, Фрыц і крыкнуў таварышом:

— Пачынаецца! Хавайцесь! Пане Фуказава Токудзо, пачынайце сваю ролю!

Буршы паходзілі за шчыльныя парт'еры. Фрыц пасадзіў генэрала Белакапыціна на дыван і паставіў каля яго нярухомага матроса. З хвіліну панавала цішыня. Пан Белакапыцін зъянтэжана лыпаў вачымі.

— Раптам расчыніліся дзъверы і ў пакой увайшоў танклявы завічасты чалавечак. Ен далікатна ўзьняў капялюшык і запытаўся.

— Прабачце... гэта тут спыніўся японскі вучоны?..—чалавечак зазірнуў у блёкнот...—японскі вучоны Фуказава Токудзо?

Фрыц штурхануў пана Белакапыціна, і ён, падняўшыся, цырамонна пакланіўся чалавечку. Тады той у вокамгненьне вынуў вечнае пяро, разгарнуў блёкнот і засыпаў часта словамі:

— Дазвольце, дазвольце, шаноўны Фуказава Токудзо... Я карэспандэнт бэрлінскае газэты, Пауль Крумэр... Буду вельмі шчаслівы, калі вы будзеце такі ласкавы... Маленькае інтэрвью... Дасягненныя японскае наукаі... Ваша вынаходка...

Фуказава Токудзо зъянтэжана глядзеў на рэпарцёра і маўчаў:

Тады Фрыц выступіў наперад і з паклонам сказаў:

— Пане карэспандэнт, паважаны Фуказава Токудзо дрэйна гаворыць па-нямецку. Я буду вам за перакладчыка. Дазвольце прадставіцца — студэнт Гайдэльбэрскага універсytetu Фрыц Опэльгайм.

Фрыц зъяўрнуўся да Фуказава Токудзо і гучна запытаў:

— Вака ю тарэ со дзуне нарамун?

— Со дзуне нарамун... арігато...—хрыпла адказаў генэрал Белакапыцін.

## ЗЫМТРОК АСТАПЕНКА

Фрыц жавава павярнуўся да рэпарцёра і з паклонам сказаў:

— Гэр Фуказава Токудзо згодзен даць вашай газэце кароткае інтэрв'ю.

Тады пачалося нешта страшнае.

Рэпарцёр сыпаў хуткімі запытаннямі. Фрыц расказваў яму нейкія нязвычайныя казкі пра атамы, апарат, японскую науку, знатнае паходжанье Фуказава Токудзо, а рэпарцёр, чырвоны ад хваляванья, шпарка чыркаў у блёкноце і ўсе запытваў, запытваў...

— О, гэта надзвычайна...—гістэрычна ўскрыкваў ён, чыркаючы. Адкідаючы блёкнот, ён хапаў фотаапарат і зьнімаў Фуказава Токудзо, матроса Джона, Фрыца. Потым ізноў пачынаў распытваць і зноў чыркаць.

Спачатку генэрал Белакапыцін быў як аслупянелы. Потым ён пасьмілеў. Зусім спакойна ён успамінаў вывучаныя слова і адказваў імі на штохвілінныя далікатныя звароты да яго. Фрыца. Ен съцвярджаў, што зьяўляецца вынаходцам дзіўнага разбуразальнага апарату, што развязаў проблему скарыстаныя ўнутрытатамнае энэргіі, што ён нашчадак славутых японскіх князёў і г. д. і г. д.: Слуга-матрос, выцягнуўшыся, нярухома стаяў каля яго і глядзеў на рэпарцёра.

У канцы Фуказава Токудзо сапраўды пачаў рабіць вынаходкі. Ён вырашыў, што ягоны запас японскіх слоў занадта бедны і рашыў папаўняць яго сваімі новатворамі. Для гэтага ён перастаўляў наадварот расійскія слова і спакойна арудваў імі ў гутарцы з карэспандэнтам. Пазней, калі круткі рэпарцёр пачаў ужо злаваць яго і калі яму абрыйдзела гэта ўсё, ён крыкнуў на разывітаныне моцную расійскую лаянку ў „японскім“ вымаўленыні.

Рэпарцёр на гэта ўдзячна пасланіўся і выйшаў, узрушаны і шчасльівы.

Буршы рагаталі як шалёны.

Штодзень прыходзілі рэпарцёры, пstryкалі фотаапаратамі чыркалі ў блёкнотах. Генэрал Белакапыцін увайшоў у ролю і прымаў наведальнікаў з гордым спакоем азіяцкага вяльможы, цырамонна кланяючыся, частуючы гарэлкаю „сакэ“ і таемна паказваючы апарат.

Яшчэ першаму рэпарцёру ён паказаў пажоўклыя, укрытыя нямецкімі літарамі, формуламі і рысункамі балонкі рукапісу-

Гэты рукапіс яму даў, як пераклад панямецку ягонае працы, Фрыц і загадаў паказваць яго наведвальнікам. Рэпарцёры съпісвалі з рукапісу, ускрыкалі і зынікалі. І кожны раз, пасля іхнага адыходу, буршы качаліся са съмеху па экзатычных дыванох, поўнячы пакой гучным рогатам.

Аднойчы Фрыц увайшоў у пакой заклапочаны і ўсхвалявани.

— Панове,—сказаў ён.—Слава Фуказава Токудзо дайшла да нашых шаноўных прафэсараў і іншых вучоных мумій. Сёння на пасяджэнні Бэрлінскага Навукавага Таварыства інтэрвью Фуказава Токудзо зрабіла нязвычайны спалох. Сюды едзе дэлегацыя. Трымайцеся і съмейцеся.

Але съмияцца ў той дзень не давялося. За апошнімі Фрыцаўымі словамі ў пакой уляцеў перапалоханы Отто і крыкнуў:

— Панове! У гатэль прыехаў японскі консул. Зараз ён будзе тут.

Вестка гэта, як громам, ударыла па буршах. Генэрал Белакапыцін пабялеў і затросцяся, а матрос праз зубы праказаў:

— Тут пахне паліцыяй.

У покоі панаваў спалох. Ніхто ня ведаў, куды кінуцца. Буршы бегалі па пакоі і ўлікалі Фрыцу:

— Добрая забаўка, няма чаго казаць.

— Гэта ўжо ня жарты!

— Тут і да паліцыі недалёка.

Фрыц замышшана глядзеў на сяброў і раптам, ударыўши сябе ў лоб, крыкнуў:

— Ёсьцы! Панове, марш з пакою!

Ён выправіў усіх з пакою, выпхнуў матроса і генэрала Белакапыціна, накінуўши яму на кімано нечае паліто.

І калі падалі візитную картку консула, Фрыц спаткаў яго зусім спакойны і сказаў, што, на жаль, пана Фуказава Токудзо зараз няма, ён паехаў прагуляцца і што ён заўтра мае быць у японскім консульстве. Пара далікатных, пачцівых слоў і аўто японскага консула ад'ехала ад гатэлю.

Пасля консулавага ад'езду павісла трывога. І калі прыехала дэлегацыя Навукавага Таварыства, буршы пахаваліся і адважны Джон адзін адхіліў ад вялікага Фуказава Токудзо новы візит.

Аж да поўначы съвяціліся вокны трэцяга паверху „Парыжу“.

Буршы заўтра ад'яжджалі ў Гайдэльбэрг. Канікулы канчаліся, і гэта быў апошні дзень іхных бэрлінскіх забавак.

На стале вясёла іскрыліся бутэлькі, дзынкалі чаркі і гучнае „гох“ мяшалася з песнямі.

— Усё-ж, Фрыц, мы добра праставілі час! — зьвярнуўся да чырвонага Фрыца Отто.

— Панове! Гэта-ж цікавейшая камэдия была! — крыкнуў высокі Леапольд.

— Фрыц надзвычай лоўкі хлопец!

— Гох Фрыцу!

— Гох!

Фрыц чырвоны і здаволены, расказаў таварышом, што яго наштурхнула на гэту камэдыю. Чокаючыся з сябрамі, ён расказваў пра матчынага кватаранта, савецкага інжынера Богуша, пра дзіўны і нязвычайні рукапіс, які ён прывёз.

— Усё-ж гэта глупства, містыфікацыя, вядома,—пераканана гаварыў ён,—але-ж рукапіс надзвычай усхваляваў гэтага Богуша дый яго сябра Штальмана. Вось я і падумаў, каб даць гэтай містыфікацыі большыя маштабы. І мая спроба ўдалася. За вясёлыя забаўкі, панове!

Фрыц узьняў чарку і выпіў.

— А што, калі гэта праўда? Калі гэты атамір існуе? — запытаўся нехта.

— Глупства! — упэўнена сказаў Фрыц. — Я сам калісьці думаў над гэтым пытаньнем. Гэта—утопія. Унутрыатамную энэргію скарыстаць немагчыма. Гэта толькі для фантастычных раманаў гадзіцца.

— Але калі-б гэты атамір існаваў... — задумна сказаў нехта.

— Нашы вучоныя, паколькі я ведаю, адмаўляюць магчымасць гэтага, — адазваўся з канца стала нейкі чарнявы.

— Я яшчэ ня бачыў сталых людзей, якія-б сур'ёзна гаварылі пра гэта.

Засталом клёваў носам зусім п'яны генэрал Белакапыцін.

Буршы выканалі сваё абязаньне, ён быў на пэўны час забясьпечаны, і цяпер генэрал быў зусім здаволены.

Позна ноччу буршы сабраліся разыходзіцца. І, калі загрукалі крэслы і буршы пачалі апранацца, здарылася нешта нечаканае.

Каротка хліпнуўшы, раптам пагасла съятло. На спалоханыя ўскрыкі паціху расчыніліся дзъверы і нечы халодны голас спакойна вымавіў:

— Рукі ўгору!

Буршы бязвольна апусьціліся на крэслы. Іхныя рукі мімаволі палезьлі ўгору.

У пакой увайшло некалькі незнаёмаў, якія моўчкі замкнулі за сабою дзъверы. Заблішчэлі вочкі электрычных ліхтароў. Нехта жаласна войкнуў. Нехта запратэставаў. Фрыц нэрвова ўзьняўся і дрыжачым голасам запытаў:

— Але-ж па якім праве? Хто вы такія?

Тады да яго падышоў чалавек і моўчкі працягнуў яму свастыку. Съятло электрычнага ліхтарыка чырканула па ёй і асьвятліла на момант чорны фашыстоўскі значок.

— Панове!—ізноў загучэў халодны, жорсткі голас.—Спакойна. Не хвалюйцеся. Нічога такога няма. Здаецца, вы—Фрыц Опэльтайм?

Фрыц устаў у халодных дрыготках. Чорная постаць адсунула яго ў бок.

— Хто тут з вас генэрал Белакапыцін?

У адказ пачуўся салодкі храп.

Нехта нэрвова засымляўся.

— Выцягнуць яго з-за стала!—загадаў той самы халодны голас.

— Панове! Прашу выходзіць па адным і зараз-жа разыходзіцца па хатах.

Чорная постаці бліскалі ліхтарыкам кожнаму ў твар і праpusкалі. Праз хвіліну пакой апусьцеў. Чуўся салодкі храп генэрала Белакапыціна і нэрвовае дыханье Фрыца.

Усё яшчэ ў цемры ўладар халоднага голасу пасадзіў Фрыца на крэсла і сеў насупроць яго. Чорная постаці сталі вакол іх.

— Гэр Фрыц!—пачулася холадна.—Вамі скрадзены вядомы вам рукапіс у савецкага інжынэра Богуша? Так?

— Так...—палахліва азваяўся Фрыц.—Але-ж гэта... я...

— Мы потым вам скажам якое вы глупства зрабілі, гэр Фрыц. Зараз паклапаціцесь сказаць, дзе гэты рукапіс.

— Дзе?... Рукапіс?...

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Фрыц выняў з кішэні пакамечаныя балонкі рукапісу і працягнуў іх незнаёмаму.

Ён схаваў іх у кішэні і потым загадаў:

— А цяпер выходзьце. Мы з вамі, магчыма, яшчэ спаткаемся, гэр Фрыц.

Фрыц куляю вылецеў з пакою.

І калі ён зьбягаў па сходках, насустроч ужо ўзынімаліся на трэці паверх маўклівия прысадзістыя шуцманы. Фрыц павярнуў за рог і пабег.

Шум вуліц агарнуў яго рознагалосным рокатам, рухам машины і натоўпаў, і Фрыц памалу супакоіўся. Ён закурыў сыгару. Потым паклікаў таксі.

Едучы, усю дарогу съціскаў рукамі галаву і намагаўся успомніць.

„Дзе я чуў гэты голас?“—думаў ён.

Вуліцы беглі насустроч, бліскалі агнямі, у віры гоману, звону, руху. Трымцелі зоркі, бледныя на фоне яркае электрычнасьці.

„Дзе я чуў гэты голас?“.

Ён сам кляў сябе, што надумаў гэту дурную цяганіну з рукапісам інжынэра Богуша, губляўся ў догадках і нэрвова зацягваўся дымам.

„Дзе я чуў гэты голас?“

І раптом успомніў:

У матчыным доме цішыня. Ён праглядае газэту, а за съцяною прыглушаныя галасы. Адзін усхватлёваны і гарачы. Гэта—іхны кватэрант савецкі інжынэр Богуш. Другі—халодны, жорсткі, крыху насымешлівы.

— Штальман! Оскар Штальман!—ледзь не закрычаў Фрыц.

### XIII

У асобным габінэце кафэ Вільгэльма за тонкімі высокімі келіхамі сядзела два чалавекі.

Адзін з іх флегматычна цягнуў праз саломінку з келіху і спакойна слухаў другога, які ўсхватлёвана ўставаў, бегаў па пакоі, ізноў сядаў і безнадзейна скіляў галаву.

— Ня гэтак горача, Карль,— спакойна, нават з усьмешкаю гаварыў другі.— Я ведаў цябе дагэтуль, як вытрыманага і разважлівага чалавека.

— Я кахаю яе, Оскар!—пакутліва прастагнаў другі.—Я просла вар'яцею ад гэтага. Яшчэ зусім нядаўна яна глядзела на мяне іначай, а цяпер...

Асыстэнт Клемм безнадзеяна махнуў рукою і выцягнуў з кішэні пакамечаную паперку.

— На вось, чытай!

— „Вельмі паважаны гэр Клемм!—чытаў Оскар Штальман.—

„Мне вельмі шкода, што вы так памыляецца. Я зусім не кахаю Вас. Нашы сяброўскія адносіны Вы зразумелі, гэр Клемм, як нешта іншае, большае, і таму я мушу іх парваць. Ни злуйцеся на мяне, Карль, але Вы апошні час дазваляеце сабе зарадта многа. Вы сочыце за мною і гэта не гаворыць на вашу карысць. Я ня ведала ў Вас такіх якасцяў. А таму прашу пакінуць мяне ў спакой і забыцца на мяне.

Эльлен\*.

— Пфа! Пфа! Пфа!—праказаў Штальман.—Як я бачу, ты, Карль, нарабіў ужо багата глупстваў...

— Яна кахае другога!—з мукаю ў голасе сказаў Клемм.

— Вось як!—ажывіўся Штальман.—Каго-ж па-твойму?

— Гэтага расійца!—Клемм з нянавісцю бліснуў вачымі.—Я ведаю, яна кахае Богуша.

Штальман пераможна ўсьміхнуўся і забарарабаніў пальцамі па стале.

— Вось як!—ізноў паўтарыў ён.—Ты здаецца не памыляешся, Карль! Я таксама даўно ужо нешта заўважыў.

— І не сказаў мне?—зласціліва запытаў Клемм.

— Пфа-пфа-пфа!—запыхкаў гіранічна яго таварыш.—А скуль-жя я ведаў?... Ты прызнаўся ў сваім каханьні толькі цяпер.

— Праўда, прабач мяне...

Клемм апусьціў галаву,

— Я зусім звар'яцеў, Оскар!—сказаў ён.

— Блізка каля таго...—усьміхнуўся Штальман і наліў у келіхі.—Дык значыць шаноўны бальшавік Богуш стаіць табе на дарозе?

Карль Клемм ускочыў і забегаў па пакоі.

— Я ненавіжу яго, Оскар!—горача загаварыў ён.—Ненавіжу яго грубую ўпэўненасць, упартасць, твар, гутарку...

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Штальман спакойна назіраў за Клеммам, а выпечаныя яго пальцы стукалі па стале.

— Я ўпэўнены, што ён здолбыны на ўсё дрэннае!—узрушана гаварыў Клемм.—Я дзіўлюся, чаму ня вышлюць гэтага бальшавіка з Нямеччыны.

Штальман тонка ўсьміхнуўся і паклаў сваю руку на плячу Клемму.

— Не хвалюйся, Карлы! Давай пагаворым спакойна.

Ен пасадзіў асыстэнта Клемма на крэсла, наліў новыя келіхі, пыхнуўши сыгараю, раптам запытаўся:

— Што ты думаеш наконт тae газэтнае выдумкі, што была пушчана на гэтых днях?

— Пра вынаходку атамнага апарату?—перапытаў асыстэнт.—Гэты Фуказава Токудзо нарабіў шмат шуму ў навуковых колах. Ён апэраваў надзвычай новымі арыгінальнымі абрэгунтаваньнямі. Проста дзіўна, адкуль гэты авантурист узяў тыя навуковыя факты. Ты ведаеш, Оскар, я быў дужа захоплены гэтым. Я быў упэўнены, што ўнутрыатамная энэргія вызвалена. Тым больш, што прафэсар Стронг глядзеў на тыя навуковыя падставы, як на адзіны шлях да скарыстаньня атамнае энэргіі.

— Так,—згадзіўся Штальман,—абрэгунтаваньні былі высунуты дужа сур'ёзныя. Але, тым часам, гэта была містыфікацыя.

— Потым пісалася,—успомніў Клемм,—што авантурист быў поўным невуком у гэтай галіне.

— Але... і ты ведаеш, хто быў гэты авантурист?

Штальман пацягнуў з келіху і сказаў:

— Гэта быў расійскі эмігрант. Нейкі п'яніца генэрал.

— Расіец?—ускочыў Клемм.

— Ціха!—супакоіў яго Штальман.—Дык ты ўпэўнены, што адкрыцьцё способу вызваленьня ўнутрыатамнае энэргіі—містыфікацыя?

Клемм кіўнуў галавою.

— Дарэмна. Пачытай вось гэта.

Штальман працягнуў асыстэнту пакет.

— Гэты вось рукапіс зьяўляецца тым матар'ялам, які скрыстоўваў авантурист. Як рукапіс трапіў ад Богуша да расійскага эмігранта—мне невядома.

Клемм у неразуменыйні ўзяў пакет і паглыбліўся ў чытаньне.

Калі ён чытаў рукапіс, рукі яго дрыжэлі ад хваляваньня.  
Ён паўтараў у голас формулы і ўскрыквай:

— Нязвычайна!... Тут адкрыцьцё ..

Дачытаўшы рукапіс, асыстэнт Клемм ускочыў і схапіў Штальмана за рукі.

— Дык, значыць, гэта не містыфікацыя? Атамір існуе?—  
хрыплым голасам усхватёвана пытайся ён.

— Так!—урачыста сказаў Штальман.—Я маю падставы думаць,  
што вынаходка бяспрэчна існуе. Але ўсе ніці да яе—у руках  
бальшавіка Богуша.

Асыстэнт Клемм шырока-расчыненымі вачыма глядзеў на  
Штальмана.

— Богуш! Ізлоў Богуш?—паўтараў ён і раптам ускінуўся:  
Мы павінны дзейнічаць, Оскар! Мы павінны вырваць гэту вы-  
находку з яго рук.

Штальман ізноў супакоіў асыстэнта і, устаўшы з-за стала,  
цвёрда сказаў:

— Наша арганізацыя, Карль, куды я цябе сёньня прывёў, ужо  
ведае пра гэта. Будзь пэўны, што мы возьмем сваё. І нам  
з табою, Карль, яшчэ будзе шмат агульнае работы.

Праз паўгадзіны ў тым-жа пакоі кафэ Вільгэльма за круглым  
сталом нярухома сядзела дванаццаць чалавек. Асыстэнт Клемм  
сидзеў непадалёк і з цікавасцю назіраў за імі.

З месца старшыні падняўся ўрачыста Оскар Штальман  
і халодным голасам праказаў:

— Панове, калі дазволіце, буду лічыць пасяджэньне нашае  
групы пачатым. Сёньня будзем гаварыць пра вынаходку вядо-  
мага вам атаміру і справу савецкага інжынэра Богуша і пра  
прыём у нашу арганізацыю новага члена.

Тае-ж ночы ў рабочым квартале Нэйкёльну доўга не згасала  
святло ў вокнах на трэцім паверсе камяніцы.

Схудалы Макс Імэрман ляжаў у ложку і ўважліва слухаў ся-  
стру, якая нешта ўстрывожана гаварыла яму.

Стары Імэрман глядзеў съляпымі вачыма на іх, часам умеш-  
ваўся ў іхнюю гутарку, а Эльза адкідала назад непаслухмияныя  
валасы і рашучча нахмурвала бровы.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Макс паклаў ёй на плячо забітаваную руку, доўга штось гаварыў і, нарэшце, шырока ўсьміхнуўся, паляпаўши яе па плячы.

Эльза шчасльіва засьмяялася і ўстала.

А праз хвіліну съятло пагасла.

Было зусім цёмна на вуліцах Нэйкельну. Высокія коміны заводаў—з поўначы, з усходу, з поўдня—клубілі над ночным Бэрлінам чорны дым. Смутны гул вісеў над горадам, і горад старожка спаў, уздрыгваючы ад гэтага гулу.

І каменныя кварталы ў цяжкіх ночных дрвінах чакалі раніцы.

### XIV

У калгасе „Ленін“ адбывалася пахаванье старога Богуша.

Калгасны гарманіст настроіў гармонік на сумны лад і старавина выводзіў жалобны марш, памалу ступаючы перад трунаю. А за ім, у труне са съвежых сасновых дошак, несьлі старога Богуша. Вечер варушыў яго сівую бараду, і мёртвы твар нярухома глядзеў у крыштальнае блакітнае неба. За труною, галосячы, ішла старая Богушыха, выцірала паркалёва хусткаю сълёзы, а ўсьлед ціха ступалі калгасаўцы—старыя, моладзь. Вучні калгаснае школы десьлі вялізны вянок, а на ім—нязграфна выведзены літары бялелі на чырвонай істужцы: „Старому калгасыніку Марціну Богушу“...

Дарога ішла паўз завораны бульбоунік і загіналася на пагорак, дзе на могільніку шумелі, кранутыя першымі днямі восені, бярозы.

Валеры ішоў поруч з братам за бацькаваю труною. Скупая съяза дрыжэла на яго вачох. Ён не пасьпей прыехаць. Стары бацька памёр без яго. Было неяк дзіўна слухаць жалобны съпей гармоніку і спачувальная размовы калгасаўцаў.

— Добры чалавек быў,—гаварыў нехта.

— Але-ж, папрацаваў на сваім вяку, прыняў такі працы...

— Трывалы быў мужчына...

— Сыноў, бач ты, якіх панавучваў...

Жалобна граў гармонік. І Валеру было прыемна адчуваць нязвычайна спакойную цішыню, што была разыліта навокал.

Нэрвовы ўзрушаны шум Бэрліну—нібы яго ня было ніколі... Валеры быццам і ня выяжджаў ніколі з гэтых бульбоўнікаў і паплавоў.

Жалобна граў гармонік і Валеру чамусьці ўспомнілася дзедава пахаванье. Ён ляжаў на покуці пад абразамі і ў хаце старэнкі поп цягуча съпявала:

— От землі прышэд і ў зямлю отыдзеши...  
Надгробнае рыда-ніе...  
Но жыць бескоонечная-а...

І малому Валеру хмелася тады плакаць. Не таму, што памёр дзед, а што слова і песня былі такія сумныя і балюча білі па сэрцы.

„Вечны рух,—думаў ідучы Валер.—Дзеда хаваў поп. Бацьку вось зараз адпявае калгаскі гармонік. Як будзе са мною?“...

Жалобна галасіў гармонік і калгаскія вучні несльі з нязвычайна сур'ёзнымі тварамі зялёны вянок. Дарога ўжо ўзынімалася на пагорак, да шумных бяроз могільніку.

„Мабыць — крэматоры...—думаў Валер.— Жменька попелу і... усё. Будуць жыць іншыя і працаўаць“...

Валеры і не заўважыў, як жалобная працэса ўзыйшла на могільнік. Яшчэ гастрэй запахла сырая зямля. Жаўцела съвежаю гліну выкананая магіла. Навокал была разьліта цішыня.

...Над съвежым пагоркам стаў каранасты чырвонашчокі хлопец.

— Таварыши...—ніпэўным голасам пачаў ён.—Мы пахавалі нашага старога дзядзьку Марціна...

Старыя дзядзькі пахілі галовы. Нехта галосна ўскліпнуў. Загаласіла маці. І бярозы зашумелі галасьней.

Раніцою Валер выйшаў у поле.

Каля самае дарогі высокі хлопец ў кажусе завіхаўся калі трактару, а чацьвёра калгасаўцаў стаялі гуртам каля яго і глядзелі на хлопцовы клапоты. Потым хлопец узьлез і ўзяўся за старно.

— Ану, братка, дай мне!—падыйшоў да трактара Валер.

Хлопец з хвіліну павагаўся і потым запытаў:

— А не палсуеш?

Валер усміхнуўся, а мужчыны загулі:

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Ня бойся, Йван! Такі не папсуе...

— Усю нямецкую тэхніку прайшоў!..

— Давай, давай, Валер Марцінавіч!.. Папрацуй! Мо' ў Бэрліне ў тым адвык ад працы...

Валер узълез на трактар і ўпэўнена павёў яго. Лемяхі зашумелі вывернутаю зямлёю, зашоргалі дробныя каменъчкі. А вечер сыра дыхнуў у твар.

— Ого! Бачыш ты, як ідзе!—шумелі мужчыны.—Гэта табе не абы хто.

Высокі трактарыст ужо спакойна ўсьміхаўся і не съпяшаючы скручваў цыгарку.

Да абеда працеваў Валер у полі. Пасьля абеду ізноў сеў на трактар і працеваў да вечара. Увечары прышоў стомлены і разбиты, але задаволены йшчасльві. З размаху кінуўся на ложак і хруsnуў суставамі. Маці прынесла збанок сырадою і, паставіўши на стол з вялікаю лустаю хлеба, сказала:

— Еж, сынок! Напрацеваўся ты сёньня.

Хацелася спаць, цела прасілася на спакой.

Увечары прыслі братавы таварышы і старыя мужчыны. Закурылі нямецкіх папярос, пачалі прасіць расказаць пра берлінскае жыцьцё. Валер, не съпяшаючыся, расказваў, а калі ў хату прышоў шырокаплечы грузны Зьміцер, ён шчыра абняўся з ім і пацалаваўся. Гэта быў ягоны таварыш яшчэ з маленства. Разам пасьвілі кароў і вадзілі на начлег.

Да позна сядзелі мужчыны ў Богуша. І калі маці, пазяхаючы, ўстала і сказала:

— Ну, досыць ужо, мужчынкі! Працеваў-жа чалавек...

Яны неахвотна ўсталі і разыйшліся.

Дні праходзілі грузныя, поўныя восенскай сувежасці. Валер зусім ня думаў пра ад'езд і прарабаўляў дні, працаючы, ходзячы па таварышох, наведваючы вечарыны, як гэта рабіў колькі год назад. Нават у хадзе ў яго зьявілася нейкая спакойнасць, паважнасць. Ніхто ня пытаўся ў яго, калі яму трэба ехаць, і Валер сам не хацеў пра тое думаць.

Аднойчы да Валера прышла дзяўчынка з канца сяла і прасіла зайсьці да іх.

— Там у таткі ліст да вас ад Майсіені ёсьць,—сказала яна-

Валеры толькі цяпер успомніў пра Майсіеню і шпарка ўскочыў.

— Чаму ліст? А хіба самога Якуба няма?

— Нямашака яго ўжо колькі дзён,—гаварыла дзяўчынка.—Пайшоў у съвет некуды.

Валер шпарка апрануўся і пайшоў з малою. Па дарозе ён дзівіўся, як гэта ён забыўся на Майсіеню і справу, звязаную з ім.

„Пакрыўдзіўся-б Якуб, калі-б тут быў, што не заходзіў да яго колькі дзён“...—думаў ён, ідуучы за дзяўчынкаю.

— Куды-ж ен паехаў?—пытаяўся Валер.

— Ня ведаю,—адказвала дзяўчынка.—За тыдзень яшчэ, як вы прыехалі, кінуў усё і пайшоў у съвет.—„Абрыдзела мне, кажа, тут“.

Малая цмыгнула носам і потым сур'ёзна, відаць, пераказваючы нечыя слова, дадала:

— Бездамоўнік ён, валацуга. Не сядзіца яму на адным месцы. Можа ў горад на заробкі куды паехаў. Пячкур ён добры.

Валер моўчкі ішоў за дзяўчынкаю і думаў, куды-б мог зьнікнуць ягоны таварыш?

У хапе, дзе жыў калісці Майсіеня, з Валерам прывітаўся Канцавы Ігнат і, пасадзіўши яго на табурэтку, крыкнуў жонцы

— Марта, прынясі якубаў ліст Валеру Марцінавічу!

А сам, сеўшы насупроць і набіўши люльку, пачаў расказваць.

— Непаседны ён чалавек, Якуб гэты, я табе скажу, Валер. Усё імкнецца кудысьці. Як атрымаў ад цябе ліст з Нямеччыны — затрываўся, пачаў думаць, вечары праседжваць над тваім лістом, а потым і кажа: „не магу я тут больш быць!“ Мы думалі — клічаш ты яго ў Нямеччыну да сябе. Такі чалавек...

Ігнатава жонка падала Валеру запэцканы і старанна заклеены ліст, а Ігнат гаварыў далей:

— Дый то сказаць! Ні жонкі ў чалавека, ні сям'і... Радня ўся—у Польшчы. Што яго можа затрымаць? Праўда, у калгасе ў нашым доўга жыў і працаваў, як сълед. Ды вось занудзіўся. Бездамоўны, я табе, Валер, скажу, чалавек. А так шішто мужчына быў—і працавіты, і разумны...

— І ня ведаце вы, куды ён пайшоў?—запытаў Валер.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Не сказаў ён нам гэтага,—сказала Ігнаціха, што маўчала дагэтуль.—Сабраўся пасъля абеду дый пайшоў.—„Аддайце, кажа, гэты ліст Валеру Марцінавічу, як прыедзе ён да бацькі”—толькі гэта і сказаў.

Валер больш ня слухаў. Ён разьвітаўся і пайшоў дахаты.

Увечары Валер доўга сядзеў над лістом Якуба Майсіені.

Вось што пісаў яму стары таварыш:

„Апошні можа ліст Якуба Майсіені да найлепшага свайго друга Валера Марцінавіча Богуша.

„Калі ты прыедзеш, Валер, на савецкую радзіму наведаць свайго хворага бацьку, да якога цябе мусіць выклікаць хутка, дык ты мяне ў той час ужо ня знайдзеш тут. Буду я тады ужо далёка адгэтуль, а дзе—не табе ведаць гэта.

„Сукін ты сын, Валер Марцінавіч! Выказаў я табе тайну маю пра дзіўную машыну невядомае тэхнікі, захованую ў касьцёле на маёй радзіме ў Заходній Беларусі, а ты зараз-жа рассказаў пра яе нейкаму буржуазнаму вучонаму ў Нямеччыне. Насіў я той кавалак рукапісу нямецкага з 1914 году пры сабе, не паказваючы нікому, а ты, як толькі атрымаў, дык прачытаў яго вучонаму буржуйскага Эўропы, можа капіталісту якому. Якожа пасъля такое рэчы верыць табе, Валер Марцінавіч? Ты, можна сказаць, аддаў тайну маю ў чужбы рукі!

„Але, калі зроблена ўжо, дык ня вернеш. А ліст я табе пішу цяпер таму, што можа мы з табою ня ўбачымся больш, бо паехаў я далёка, а куды,—ізноў паўтараю: не табе пра гэта ведаць.

„Скажу адно толькі, што небяспечную справу я надумаў і магу жыцьцё на ёй пакласці сваё.

Ды жыцьця свайго мне ня шкода. Шкода вось будзе, калі сакрэт машыны тae прападзе,—дзе яна знаходзіцца і ў якім месцы. Дык вось, каб таго не здарылася, мушу я табе, Валер, расказаць, дзе тая машына знаходзіцца і як яе знайсьці. Хоць і падвёў ты мяне раз, але цяпер, спадзяюся, не падвядзеш і будзеш больш асьцярожным, і калі загіну я ў белым съвеце, дык ты пастарайся машыну ту ю дастаць і сюды даставіць з запіскамі інжынэра таго, што яе зрабіў. Трэба, каб дала яна карысць савецкай уладзе і навуку нашу савецкую пасунула наперад.

„У канцы ліста даю я табе адрас таго касьцёлу і плян яго, дзе машина знаходзіцца,—пад якою плітою шар з машинаю і рукапісамі ляжыць і як яго знайсьці.

„Касьцёл той у Піншчыне, дзе я і сам жыў, як ты ведаеш. Хоць сям'і там у мяне і няма, але радні і сваякоў ёсьць. Я да-чуўся апошнім часам, што дрэнна ім прыходзіцца пад панскім ботам. Аднаго майго кума, даведаўся я, у вастrozе замучылі. Вось, братка Валер, якія справы там дзеяцца! Ну, ды ведама— буржуйская ўлада! Я гэта да таго кажу, Валер, што цяжка ў мяне там на радзіме.

„А яшчэ я табе, Валер, напішу, што прачытаўшы, твой ліст з Нямеччыны, зразумеў я, што вялікая тэхніка ў той машинае за-кладзена і што трэба, каб яна была абавязкова ў нас, у СССР. Ты пісаў, што „Атамірам“ ахрысьціў яе той інжынер, што прыдумаў яе. І як успомню я, якія яна дзівы рабіла, гэта машина, тады ў касьцёле ў 1914 годзе, дык страх мяне бярэ і радасьць, што чалавек яе прыдумаў. Толькі, каб не патрапіла яна ў нядобрыя руки! Калі, скажам, захопіць той атамір буржуазія, дык яна съвет ім можа запрыгоніць і страшных войнаў нарабіць. А наш Савецкі Саюз дасьць ёй іншы ход зусім! Можа яна ў нас фабрыкі і заводы рухаць будзе і да сацыялізму хутчэй падгоніць. Можа яна абарону нашаму Саюзу дасьць. Ня можаш ты сабе ўяўіць, найлепшы мой прыяцель Валер, колькі я прадумаў тады, як атрымаў з Нямеччыны ад цябе ліст. І трывога была, што выказаў ты тайну іншым, і радасьць, што і ты ўпэўнены ў вялікай сіле таго дзіўнага атаміру.

„Ну, мушу я канчаць, дарагі мой Валер! Пеўні ўжо съпяваюць, а заўтра я маю пайсьці далёка. Быццам пагаварыў я з табою, па-сябройску цяпер, як некалі на франтох ды бойках з контраю. Памятаеш?

„Перапішы-ж гэты вось адрас і плян, а пакуль бывай, можа назаўсёды, найлепшы мой прыяцель Валер Марцінавіч“...

.....

Валеры ў задумені сядзеў над якубавым лістом і вусны яго ўсхвалёвана дрыжэлі. Было ўжо позна. На двары праспявалі першыя пеўні.

## ЗЫМТРОК АСТАПЕНКА

„Якраз у гэткі час канчаў ён ліст”...—мільганула ў думках у Валера.—„Куды ён надумаў ісьці? Мо туды, на Піншчыну?”—губляўся ён у догадках.—„Не, гэта недарэчна!.. Дзе-ж ён дзеўся?”

Калі ўжо сьвітала, Валер лёг, але так і пракачаўся да раніцы бяз сну ў супярэчлівых думках і догадках.

---

„Дарагі мой,—пісала Эльза,—ты паехаў, не разъвітаўшыся не пабачыўшыся са мною. А мы-ж столькі часу ня бачыліся. І ў мяне за гэты час сабралася дужа многа навін, цікавых і для цябе, і для мяне.

„Па-першае, неўзабаве” паслья апошняга спатканьня, з нашымі хлопцамі здарылася няшчасце. На сход ячейкі напалі фашысты. Адбылася бойка, шмат каго зранілі і зьбілі. Макса прынеслы няпрытомнага, з ранаю на галаве, з парэзанаю рукою, зьбітага. Баяліся за яго жыцьцё, але цяпер ён ужо бадай ачуняў. І—слухай Валер—як гэта ні недарэчна, ён рады гэтай бойцы. Рады вось чаму. Чытай, Валер, уважліва і запомні нашага і свайго ворага.

„Паслья бойкі хлопцы прынеслы адабраны ў фашыстаў штылет, якім быў паранены Макс. Яго адабраў Тэо. Здагадайся, любы, чый гэта штылет. Я апішу табе яго. Штылет гэты быў апраўлены ў тоўсты кій з чорнага дрэва. Тронка штылету ўяўляе сабою срэбрую галоўку зъмяі, з крыдавымі рубінавымі вочкамі і высунутым джалам.

„Калі ты не здагадаўся яшчэ, я табе напомню гаспадара штылета. Я ня лічу патрэбным у лісьце пісаць яго прозвішча. Ён—твой „калега”, з якім ты працуеш. Ты мяне знаёміў з ім у кафэ пры апошнім спатканьні. Памятаеш? Цяпер другі факт. На другі дзень паслья твайго ад'езду я зайшла да цябе. Я так доўга ня бачыла цябе, седзячы ля хворага брата. І вось, прышоўшы, я застала ў тваім пакоі яго. Я прынесла з сабою ягоны штылет, каб паказаць табе. Адбылася цікавая сцэна, пра якую я табе раскажу, як прыедзеш. О, каб ты ведаў, як я баялася яго! Я-ж зусім ужо не такая адважная, як ты думаеш. Але штылет з галоўкаю зъмяі я зьберагла і, калі ты прыедзеш, я пакажу яго табе.

„Дык вось хто такі твой шаноўны „калега“! Забойца і фашист. Правільней—фашист-забойца.

„Беражыся яго, Валер! Ты так блізкі да яго. Я дужа баюся за цябе.

„Ну, вось і ўсё, здаецца. Засталося толькі сказаць, што кахаю цябе, кахаю, як пакахала ў першы дзень—памятаеш, на дэманстрацыі?

Прыяжджай хутчэй, чакаю!

Эльза“.

— Вось яно што-о!—прагаварыў Валер.—Вось хто наш паважаны гэр Штальман!

Брат з цікавасцю глядзеў на Валера і на пісаныя ў незнаёмай мове балонкі.

— Што такое? Што там табе пішуць?—пытаўся ён, але Валер не адказваючы разарваў другі канверт і ўскрыкнуў:

— Ад Штальмана! Цікава супала!

— Ізноў па-нямецку!—сказаў брат і адышоў. Ён пераканаўся, што Валер нічога не раскажа.

А Валер, прабегшы штальманаў ліст, раптам ускочыў, забегаў у хваліваныні па пакоі і праз хвіліну крыкнуў:

— Мама! Я заўтра еду. Трэба неадкладна ехаць...

— Куды? Назад у Бэрлін?—запытаўся ўстрывожаны брат.

— У Польшчу! На Піншчыну! На Майсіеневу радзіму!

— А матанькі мае!—загаласіла маці.—Гэта ўсё той Якуб Майсіенак нарабіў. І пагасцівяаць не дадуць дома!.. Бацьку пахаваў і зноў едзе!..—галасіла яна.

— Трэба ехаць, мама!—цівёрда сказаў Валер і зноў пачаў перачытваць апошні ліст.

Вось што ў ім было:

„Дарагі Богуш!

„У той час, калі Вы атрымаеце гэты ліст, я буду ўжо на Піншчыне, у Польшчы, куды запрашала і Вас наша экспедыцыя.

„Дужа шкода, што вы паехалі так раптоўна. Мы ні аб чым не пасыпелі ўмовіцца. Вы нават наш адрес ні ведаеце. Але справа ўсёроўна ўладжана—Вы можаце ў любы час ехаць. У польскага консула ў Менску ўжо ведаюць пра ўсё гэта і Вам дадуць візу зараз-жа.

## ЗЪМІТРОК АСТАПЕНКА

„Спадзяюся, што Вы ўладзілі свае справы і неўзабаве прыедзеце да нас. У нас тут ужо сабралася цікавая кампанія, і мы Вас усе чакаем. Я засумаваў па Вас і з нецярплівасцю чакаю Вашага прыезду“.

— Так... так...—мармытаў пра сябе Валер.

„Абавязкова пастарайцеся прывезьці ўсё весткі пра атамір,— пісаў далей Штальман.—Вы-ж там бачылі самога Майсіеню. Ён вам, мабыць, даў адрес і плян. Вязеце іх сюды, мы тут удвох з Вамі рассыльедуем гэтую даволі цікавую справу.“

„У чаканьні Вашага хуткага прыезду цісьне па-сяброўску руку“

Ваш О. Штальман.

„Адрес наш: Польшча, ваяводзтва Палескае, павет Пінскі“...

— Той-самы касьцёл,—паўтараў усхвалёвана і ўстрывожана Валер.—Той самы, дзе знаходзіцца атамір!

---

На дарозе, адвозячы Валера на калгаскіх конях у Менск, брат даведаўся пра ўсё.

З паўкілёмэтра ён ехаў пасъля таго маўклівы, задумны, а потым рашуча сказаў:

— Едзь, Валер! Трэба ехаць... Гэта шту-у-ка-а!—працягнуў ён, гаворачы пра атамір.—Толькі баюся—небясьпечна! Як ты адчэпішся ад Штальмана? Заблытае цябе гэты фашыст!

— Дармо!—адказаў Валер.—Ён-жа ня ведае, што атамір пад бокам. Трэба ехаць...

— Трэба ехаць!—паўтарыў брат, падганяючы коняй.

У Менску пачыналі дажджы. Горад выглядаў праз іхны мутны вэлюм. Чырвоны касьцёл, што здалёк ганарліва ўзвышаўся над горадам, зблізу выглядаў пахмуро чырвонаю цэглулю. Яго гатычныя вежы дарэмна стараліся пррабіць мутную заслону неба. На Савецкай працавалі кучкі рабочых, брукуючы вуліцу брускаткаю, і цяжка было прайсьці.

Валер, съпяшаючыся, пррабраўся па разрытых ходніках, паміж кучак каменю, асфальту. У часе мінулага адпачынку ён толькі праездам пабыў у Менску. Цяпер, едучы з Беларусі на доўгі час, ён з цікавасцю ўзіраўся ў разварушаныя вуліцы Менску.

Менск перабудоўваўся. Там-сям, адгароджаныя ад вуліцы платамі, узынімаліся высокія цагляныя муры съцен. Іх было

шмат, і Валер з прыемнасцю глядзеў на іх. Неяк дзіўна было бачыць поруч з гэтымі гмахамі ніzkія, непазорныя дамы, бадай у цэнтры гораду,—рэшткі старога Менску. Шмат якія старыя камяніцы былі аплецены рыштаваньнямі—надбudoўвалі новыя паверхі. Менск рос угору.

Каля будоў цяжка грымелі грузныя рэйкі. Перагукваліся на рыштаваньнях рабочыя. Горад быў ахоплены гулам съпішанья, работ.

Часыцей пачынаў накрапваць дробны няпрыемны дождж. Народ съпішаў па мокрых ходніках і забягаў пад вароты, хаваючыся ад дажджу.

Каля Ленінскае вуліцы на балькончыку другога паверху самотна тырчэў размалёваны белымі і чырвонымі пасамі тронак съязгу, а на дзьвярох чарнела літарамі мядзянная плітка:

**Konsulat generalny Rzeczy Pospolitej**

— Ты мяне тут пачакай крыху,—сказаў Валеры брату,— я зайду наконт візы.

Міліцыянэр прапусьціў Валера і зноў сеў на табурэтку, што стаяла ў нішы дзьвярэй, выставіўши на панель вялізныя боты.

Назад дамоў яны паехалі ўжо ўвечары.

Раніцою Валер разьвітаўся з маці і братам.

Маці ўжо каторы раз пачынала плакаць і выціраць сълёзы скамечанаю хустачкаю.

— Ды ня плач-жа ты, мама!—нэрвова гаварыў Валер.—Праз якіх пяць месяцаў назусім прыеду.

Маці на час съціхала, але потым ізноў пачынала плакаць.

— І не пагасціцяваў ты, як сълед, сыночак,—гаварыла яна. Твар яе сълязліва крывіўся. Старая адчуvalа нейкую трывогу. Яна ўсё яшчэ ня ведала, чаму сын едзе на ў Бэрлін, а на Польшчу, і нечага баялася.

— Беражы-ж ты сябе, сынку!—усхліпнула яна.

Ужо былі звязаны ўсе рэчы. Усё было гатова да ад'езду.

— Ты-ж лісты тыя ўзяў?—запытаў наўмысьль абыякавым тонам брат.

— Узяў, узяў,—адказаў Валер.

— І Майсіеняў?

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— І Майсіеняў.

Валер падышоў да маці і ўзяў яе за руکі.

— Ну, бывай, мама! Праз месяцаў пяць буду.

Змагаючыся з сабою, ён у апошні раз моцна пацалаваў маці, адварнуўся і наўмысьля сурова сказаў брату:

— Ну, едзем!

Праз хвіліну калёсы пакаціліся па мокрай дарозе міма могільніку. На ім шумелі каля дарогі і гнуліся пад ветрам бярозы.

Маці моўчкі глядзела ўсьлед сынам, потым, нібы нешта ўспомніўши, закрычала, памкнулася бегчы, але калёсы ўжо схаваліся за пагоркам.. і ёмкі конскі тупат аб сырую глебу ня быў чуцён.

### ЧАСТКА ДРУГАЯ

\* \* \*

У нізкіх чаратовых берагох, грузнучы ў топкіх балотах, прадзіраючыся праз густыя хмызнякі, лясы—бягучы срэбныя зьмейкі рэк. З поўдня, з заходу, з поўначы. Аднекуль—з-пад поўдня, з Валыні прабіраецца праз пушчы чорная Гарынь, у лазовых берагох бяжыць Стыр, імкнецца аерысты Стакод. З заходу съпяшае да сівога Пінску мутная Піна. Поруч з ёю імкнецца съветлая Ясельда і аж з-пад паўночнага Паднямонія, мінаючы Лунінец, съпяшае да сваіх сёстраў Цна. Густыя лясы парасьлі на гэтых рэках. Чараты і лаза ablýtalі берагі. І топкія багны, вагаючыся і ўздываючыся пузырамі, праз сон прыслухоўвающа да срэбнага плюскату сёстраў—рэк. Тут нельга прайсьці чалавеку. Вагаецца зялёная дрыгва, абкружыла пышчаныя выспы рэдкіх вёсак, паш і ворыва. А сёстры-рэкі бягучы—з поўдня, з заходу, з поўначы—і, у розных месцах злучыўшыся з шырокую Прыйпяцю, спакойна ўжо імкнуцца на Ўсход. Хлюпаючы, надзімаючыся пузырамі, праводзяць шырокую Прыйпяць балоты. Яны—широкія, ціхія, важкія. Яны яшчэ далёка будуць цягнуцца абалап яе плыні—на ўсход, праз мяжу, за Тураў, да далёкага Мозыру. І сухі хмызняк будзе ablýtваць берагі новых рэчаў, будзе стаяць съцяною вакол зялёных вакон дрыгвы—„зыбуноў“, баючыся саступіць туды—бо засмокча, уцягне балота і ня будзе збавеньня. Чорныя пушчы здалёк шумна асьцерагаюць хмызнякі і вясёлыя аеры з берагоў срэбных рэк адклікаюцца ціхім шолахам. Гэта ўлетку. Увесень—

циха. Развягаяеща сухі шолах быльля і лістоў. Вясною тут уздымающца рэкі, балоты наступаюць на іх, і ўся амаль Піншчына здаецца аднею зялёнаю дрыгвою. Сонныя рыбы плешиуща тады ў чорных карчох, курлычуць радасна журавы, качкі і гусі поўняць балоты шумным лопатам крыл, крыкамі. Пад лета ўсё супакойваецца. Балоты зноў абкружваюць высipy чалавечых сельбіш і дрэмлюць пад сонцам, пахнучы багуном, торфам і цёплаю балотнаю параю. Паляшукі з чоўнаў косяць высокую траву, чараты, а балоты чакаюць—мо' памыліцца хто, мо' саступіць у зялёную дрыготку дрыгву. Ён тады будзе доўга кричаць паратунку, захліпацица ў съмірдзючай цёплай жыжцы, але ніхто не пачуе. Толькі дрыгва будзе ціха гойдацца, будзе хлюпаць цёплая жыжка і, калі крыкі змоўкнуць, на тым месцы, дзе балота засмактала чалавека, надзьмецца пузыр і лопне—гэта апошняе дыханье чалавека вылецела з балота.

## I

Над Ясельдаю званілі гулкія касьцельныя званы.

Сонца садзілася за далёкім зубчастым лесам і з балотаў патыжала цёплым парным пахам.

На вэрандзе дому асадніка пана Гжэцкага сядзелі тро чалавекі. Яны млява курылі і глядзелі на захад. Заходзіла сонца. Трэці, маладзейшы, што сядзеў каля гаспадара, ухутваўся ў плащ і ўздрыгваў нібы ад холаду.

Усе тро маўчалі, а пан Гжэцкі часта з нецярплювасцю пазіраў на шерую съцежку, што зьмяялася ад фальварку да белых съцен касьцёлу. Нарэшце ён узварухнуўся, устаў і, перагнуўшыся праз балісы вэранды, закрычаў:

— Хутчэй-жа ты, Ядвіга! Мы тут зачакаліся ўсе!

Тонкая, зграбнен'ская фігурка жанчыны шпарка ішла па съцежцы да фальварку і махала людзям на вэрандзе хустачкаю.

Калі яна ўзыішла на вэранду, пан Гжэцкі ступіў колькі крокуі насустрáч і запытаўся:

— А пан Штрайбэрг, Ядвіга? А пан Галомбэк? Чаму яны ня ідуць?

— Паны дужа занятыя, Юзэф!—аддыхваючыся, гаварыла пані Ядвіга.—Пан Штрайбэрг канчаткова засёў у бібліятэцы. Ён ня

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

выйдзэ адтуль да дзесятае гадзіны. А пан Галомбэк наогул мне не адказаў—у яго з ксяндзом нейкія пільныя справы.

— О-о! ужо гэтая вучоный!—съмяшліва скрывіўся пан Гжэцкі, а рухавая пані Ядвіга павярнулася да гасьцей і сказала:

— Проша пана Штальмана, проша пана Клемма! Мы будзем піць гарбату і бяз іх.

Госьці паўставалі, а пані Ядвіга ўзяла Клемма за руку і павяла яго праз шклянныя дзъверы ў сталовую.

— Пана Клемма трэба напаіць сёньня малінаю,—гаварыла яна, падрабляючыся пад голас клапатлівае маці.—Пан прастудзіўся і яму трэба сёньня рана легчы... Стэфка!..—крыкнула яна пакаёўцы:—накрывай!..

З хвіліну яшчэ Штальман стаяў на вэрандзе. Ён моўчкі глядзеў на далёкі, цёмны лес і дакурваў папяросу. Тоўсты пан Гжэцкі пазіраў на сяло і барабаніў па балісе пальцамі. Па сяле бегла з поля жывёла, рыпалі вароты, даляталі здалёк крыкі і гамонка. Зусім ужо съязмнела, і з балота пацягнула сырасьцю і ветрам.

— Зусім забыўся праверыць,—сказаў нібы пра сябе пан Гжэцкі,—ці скончылі звозіць маё сена... Зусім забыўся...

Штальман адказаў нешта па-німецку, а пан Гжэцкі зноў агледзеў сяло, цёмнае поле навокал і ціха дадаў:

— А пакідаць сена цяпер небяспечна. У мяне там тры вялікія съцірты. Небяспечна... каб чаго ня вышла!

— Ну, проша, пана Штальмана да гарбаты!..—пакінуўшы гаспадарскія клопаты, сказаў ён. Штальман кінуў папяросу і пайшоў съследам за ім.

Бразнулі на вэрандзе дзъверы. Зрабілася ціха. З дому даляталі вясёлыя галасы пані Ядвігі, гасьцей. Недзе Стэфка клікала фурмана. Яе голас мякка разълягаўся па фальварковым двары. Пахла ўтульнасьцю, цяплынёю, заможнасьцю. У небе загарэліся першыя зоркі.

Пасьля гарбаты ўсе разыішліся хто-куды. Пані Ядвіга сапраўды напаіла Клемма малінаю і прымусіла яго зараз-жа ісьці спаць. Пан Гжэцкі папрасіў прабачэнья ў гасьцей і таксама выйшаў. Яго рана заўтра чакала многа спраў і таму ён мусіў пайсьці і добра выспацца.

Калі пані Ядвіга вярнулася ў сталовую, там сядзеў адзін Штальман. Ён моўчкі курыў сыгару і тонкімі нэрвовымі пальцамі кachaў па стале белыя галачкі з хлеба.

— Як адчувае сябе гэр Клемм?—па-нямецку запытаў ён пані Ядвігу.

Яна, засмияўшыся, таксама па-нямецку адказала, што гэр Клемм ужо, мабыць, заснуў і заўтра абавязкова палепшае З усяго дому Гжэцкіх яна толькі адна добра валодала нямецкаю моваю і таму шчыра служыла за перакладчыка сваім бэрлінскім гасцем.

Пані Ядвіга яшчэ зусім маладая. Па-маладому блішчаць чорныя вочы, увесе дзень яна гатова бегаць па дому, пакрыкваць на пакаёку Стэфку.

За Юзэфайна выйшла дзевятынаццацігадоваю дзяўчынкаю. Гэта было яшчэ ў польска-савецкую вайну. Яна працавала тады ў франтовых шпіталях. У адным з гэтых шпіталяў панна Ядзя пазнаёмілася з панам Гжэцкім.

Паслья аднае жорсткае бойкі (была атака чырвонае кавалерыі) у шпіталь прывезлі моцна зраненага паручніка. Ён быў няпрытомны, ніхто не спадзяваўся, што ён палепшае. З гэткімі ранамі, якія былі ў яго, людзі не выжывалі.

Паручнік Гжэцкі быў адважным „жолнежам“. Бальшавікі прадзіравалі яму грудзі, пасеклі ў часе атакі шашкамі руку, і пан Юзэф ляжаў у шпіталі худы, як шкілет, без аднае крывінкі ў целе. Тады ён ня быў такім поўным, тоўстым, як цяпер. Сказаць па-праўдзе, пані Ядвіга не спадзявалася на яго папраўку. Ёй ажно страшна было ад шэраватага твару паручніка Гжэцкага, абцягнутага сухою скрую, ад вялізных вачэй, якія бяз слоў сачылі за ёю, калі яна даглядала яго. Паручнік Гжэцкі згубіў шмат крыві, і дактары юарэшце асудзілі яго на съмерць.

— „Мэдыцына чя можа даць вам больш нічога, пан Гжэцкі!“, — сказаці яму, але выйшла іначай. Здарылася так, што ў тылавым шпіталі ў горадзе N, куды перавялі пані Ядвігу, яна знайшла зноў усё яшчэ жывога паручніка Гжэцкага. Раны яго ўжо зацягнуліся, але выгляд паручнікаў быў ня лепшы. Як гэта ні было дзіўна, але паручнік мог ужо хадзіць. Самы сапраўдны шкілет, абцягнуты мёртваю, шэраю скрую,—ён хадзіў, хістаючыся, па доўгім калідоры шпіталю і наганяў страх на сёстраў і санітараў.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

І тады ксёндз у шпіталі сказаў:

„Так пан бог ратуе герояў нашай айчыны”...

Пані Ядвігу паручнік адразу пазнаў. Ён паведаміў, што месяц таму назад памёрла яго жонка. Засталася трынаццаціадовая дачка. Яна хутка прыедзе наведаць бацьку. З таго разу пані Ядвіга часта гаварыла з ім. Яе зацікавіла, як мог выжыць гэты чалавек, і з забабонным жахам глядзела на шкілет, цень чалавека,— паручніка Гжэцкага. Потым яна яшчэ больш жахнулася, калі зразумела, што пан Гжэцкі пакахаў яе. У даўгім шпітальнym калідоры паручнік Гжэцкі падсыцерагаў яе і, калі, пані Ядвіга выходзіла, даганяў яе, хістаючыся на тонкіх нагах.

— Панна Ядвіга!—шаптаў ён.—Я маю вам нешта сказаць...

Панна Ядвіга, хвілінчуку!..—І, калі панна Ядвіга спынялася, паручнік гаварыў ёй, што яна съветлы анёл, якога ён сустрэў, знаходзячыся паміж жыцьцём і съмерцю, што ён лічыць яе за съятую. Вочы паручнікавы глядзелі з глыбокіх западзін на панну Ядвігу з дзіўным выразам, аб чымсьці просячы, молячы, яна потым не магла спаць унаучы.

Потым паручнік Гжэцкі выпісаўся са шпітalu. Ён выратаваўся ад съмерці. Скура на гострых сківіцах заружавелася, у вачох зьявіліся бляскі жыцьця. Напярэдадні ад'езду ён зрабіў панье Ядвізе прапанову стаць яго жонкаю. Панна Ядвіга тады ўжо не баялася яго выгляду. Прытуліцца ёй ня было дзе. Бацькі загінулі ў Pacii ў часе рэвалюцыі. Толькі ў Варшаве жыла старая цётка. І яна дала пану Гжэцкаму свой адрас, просячы месяц тэрміну, каб падумаць. Паручнік Гжэцкі выехаў.

Праз паўтара месяцы панна Ядвіга атрымала ліст. Скончылася вайна. Паручніка Гжэцкага ўрад за выслугі перад айчынай надзяліў вялікім кавалкам зямлі на крэсах, у Піншчыне, і ён з свайго фальварку пісаў Ядвізе, паўтараючы сваю пропанову, каб яна прыехала да яго. Ён жыве там адзін з дачкою Янінаю і, калі панна Ядвіга згодзіцца, дык яму больш нічога ня трэба на съвеце.

Панна Ядвіга згадзілася.

Позна ўвечары прышлі з касьцёльнае бібліятэкі Штрайбэрг і пан Галомбэк.

Яшчэ са съцежкі да фальварку былі чутны галасы двух вучоных. Яны аб нечым спрачаліся і на вэранду даляталі іхныя выкрыкі.

— Я давяду гэта... давяду!.. І тады ўвесь съвет убачыць перавагу, так сказаць, спэцыфікум польскіе нацыі...

Трэба сказаць, што пан Галомбэк, выдатны варшаўскі вучоны, распрацоўваў сваясаблівую строга навуковую тэорыю. Ён даводзіў існаваныне ў прадстаўнікоў польскіх нацыі нейкіх залозак і мазгавых цэнтрыкаў гонару, адвагі і мужнасьці. Пан Галомбэк, як шчыры патрыёт, ня сумніваўся, што давядзе гэтую перавагу польскага народу над іншымі нацыямі.

— Вы ня думайце,—гаварыў ён Штрайбэргу,—што мая тэорыя гэткая ўжо нягрuntoўная. Біялёгічна-псыхалёгічныя, так сказаць, адзнакі нацыі реч ня новая наогул. Так, напрыклад... вы слухаецце, гэр Штрайбэрг?.. адзін грузінскі вучоны (ён цяпер жыве ў Савецкім саюзе) давёў наступнае. Ад жыцьця ў горах, ад няроўнасьцей глебы, па якой каўказцам даводзіцца хадзіць, а таксама ад нацыянальных дужа цесных ботаў, якіх яны ня могуць узьдзець, не намыліўшы іх спачатку, у каўказцаў выпрацавалася сваясаблівая нацыянальная хада—няроўная, хісткая, нібы танцавальная. А гэта ў сваю чаргу ўплыло на іхную псыхіку, якая таксама зрабілася, так сказаць, з некаторага боку, танцавальнаю...

Гэр Штрайбэрг адказваў нешта цішэй. Было відаць, што гэта заўзяты геолёг. На вэрандзе вучоных спаткала пані Ядвіга. Яна загадала была Стэфцы падрыхтаваць вячэру, але вучоныя адмовіліся. Іх добра пачаставаў гасцінны ксёндз, і яны зусім сътыя. Яны коратка развязіліся з гаспадыняю і разыйшліся па сваіх пакоях.

Пані Ядвіга вярнулася да Штальмана. Яны зноў распачалі перапыненую гаворку пра Бэрлін, але хутка пані Ядвіга заўважыла, што Штальман амаль ня слухае яе. Ён курыў, барабаніў пальцамі па стале і глядзеў кудысьці ўгору, над Ядвігінаю галавою.

Калі пані Ядвіга пакрыўджана замоўкла, Штальман усхватіўся і, узяўшы яе за руку, сказаў:

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Прабачце мне, пані Ядвіга! Я такі няўажлівы. У мяне, бачыце, якія-колечы няпрыемнасьці. Я крыху ўсхвалёваны.

Панна Ядвіга, спачуваючы, узяла яго за руку і сказала:

— Вы такі стомлены! Вы, мабыць, шмат працуеце разам з гэтымі вучонымі?

Штальман зас্মяяўся.

— Не, зусім не! Я, ведаецце, прыехаў зусім не для навуковае работы. Проста так, з турыстычнымі мэтамі...

І крыху памаўчаўшы, дадаў:

— Але, я ўмовіўся тут, у Польшчы, спаткацца з адным чалавекам, а яго ўсё ўшчэ няма.

— А хто гэты чалавек? Можна мне ведаць?

— Не, пані Ядвіга!—съмяшліва адмовіў Штальман.—Гэта небяспечны чалавек.

Пані Ядвіга прысунулася бліжэй і, залётна съмяючыся, настойвала:

— Пан Штальман мусіць сказаць, каго чакае. Пан павінен сказаць гэта гападыні!

Штальману дужа спадабалася цяпер зграбная пані Ядвіга. Нешта штурхала яго падзяліца хоць крыху з прыгожаю гаспадыняю сваімі плянамі і ён урачыста сказаў:

— Уявеце, пані Ядвіга, такую рэч. Недзе на вашай айчыне, у Польшчы, у нейкім сяле, у глушы скованы скарб...

— Ой-ой-ой!—з падробленым спалохам ускрыкнула пані Ядвіга.

— Не жартуйце!..—крыху сур'ёзна, крыху жартам сказаў Штальман.—Гэта, магчыма, праўда. Дык вось. Пра гэты скарб, пра месца, дзе ён знаходзіцца, ведае толькі адзін чалавек...

— Гэта выглядае рамантычна!—зас্মяялася пані Ядвіга.—І вялікі скарб? Там золата, дыямэнты?

— Не... куды лепшае. Там — сіла, захованая ў невялічкім кавалачку матэрый, нявымерная сіла.

Штальманавы очы бліснулі, і ён ужо сур'ёзна гаварыў:

— Гэтая сіла мацней за золата, за дыямэнты. Чалавек, дзяржава, якія завалодаюць гэтаю сілаю — будуць мацнейшымі ў съвеце. У тым скарбе — усё, што мог даць чалавек сёньняшняга дню.

— Ой-ой-ой!—нібы зусім перапалохалася пані Ядвіга.

— І чалавек, што ведае пра гэтую сілу — той, каго вы чакаеце?

— Не. Але той чалавек звязаны з ім і дакладна ведае ўсё.

— Ой, як гэта ўсё таемна! Вы ведаецце, пан Штальман, я пачынаю захапляцца... Я дужа люблю ўсякія таемнасьці... Хто-ж гэты чалавек? Ці хутка ён прыдзе сюды?

Штальман, ужо зусім сур'ёзны, сьціснуў кулак і ўдарыў ім па стале.

— Уся справа ў тым, што ён, відаць, ня хоча ехаць! Ён, пані Ядвіга, хоча, відаць, забраць туго сілу չабе, адвеzyці яе ў сваю краіну.

— Ой-ой-ой! — ускрыкнула пані Ядвіга: Nie pozwalam! Скарб польскі! Ён павінен быць у нас, у Польшчы. Што-б скáзаў мой Юзэф? Ён — шчыры польскі патрыёт.

Штальман ужо маўчаў. Ён зусім спакойна курыў сигару і насымешліва пазіраў на гаспадыню. І калі ён ізноў загаварыў, голас яго быў жартавы, фліртоўны.

— А ведаецце, хто гэты чалавек?

— Хто?

Штальман з хвіліну памаўчаў і потым з урачыстай мінаю сказаў:

— Бальшавік.

— Ой-ой-ой! — ужо не на жарт спалохалася гаспадыня і адсунулася ад гасця.—Вы небяспечны чалавек.

Штальман вясёла засымяўся і ўстаў з-за стала.

— Гэта ўсё жарты, пані Ядвіга! Ня варта шмат гаварыць пра гэта нанач. Вы будзеце дрэнныя сны бачыць.

Было ўжо зусім позна. Праз вокны глядзела зорная нач. Пані Ядвіга адчыніла дзвіверы на вэранду і паклікала туды Штальмана.

— Якое хараство! — Пані Ядвіга ўглядалася ў зоркі, што густа ўсыпалі неба, і паказвала Штальману:

— Вунь Вялікая Мядзьведзіца... Вунь Стажары, Альдэбаран...

— А вунь... — Штальман раптам паказаў уніз на далёкі цёмны поплаў, што разълётся за сялом.—А вунь — пажар. Нешта, відаць, гарыць.

Недзе на поплаве палыхалі трох вялікія вогнішчы. Клубы агню ўзынімаліся, рассыпаліся ў небе. Крыдавыя языкі полымя зывіваліся, рабілі насымешлівыя грымасы, нібы нейкі асілак драж-

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

ніў па-дзіцячы гострым языком далёкія спакойныя зоркі. Направа разъляглося сяло. Яно было зусім ціхае, нібы ня бачыла, ня чула ў сyne пажару. Бялелі пад месяцам коміны дахаў і да фальварку далятаў сабачы брэх.

Пані Ядвіга трывожна ўглядзелася на далёкія вогнішчы і потым ускрынула:

— Гэта наша сена гарыцы! Матка боска! Яны падпалілі яго!

Нават пад месячным сьвятлом было відаць, як пабялелі яе шчокі, вусны. Яна палахліва прытулілася да Штальмана і дрыготкім голасам зашаптала:

— Гэта яны! Гэта жахлівыя людзі! Яны нас ненавідзяць! Увесь час, як тут жывем, мы съцерагомся іх. Матка боска! Трэба падымаць людзей. І жаўнерай няма...

— Хто? Хто яны?—з трывогаю запытаўся Штальман.

Пані Ядвіга ўся дрыжэла ад страху і шаптала:

— Яны... Сяляне... Усе крэсы!.. Мы тут, асаднікі, адны.

Усё ярчэй разгараўся пажар. З балота пацягнула вільготным цёплым ветрам. Недзе ўдарыў і пракаціўся рэхам стрэл.

### II

Раніцою над сялом павісла трывога. Вестка пра падпал асадніцкага сена абліяцела ўсе двары і -усе непакойна чакалі што будзе. Каб гэта здарылася так з кім-небудзь, дык ніхто-б не звярнуў на тое вялікае ўвагі. Ці мала чаго бывае? Навошта было пакідаць на лузе копы? Гэтым часам ня дзіва і горшыя пажары. Але ўчора什ні пажар ня быў звычайным. Гэта добра ведала ўся Смольня і таму трывожылася і чакала.

На прызьбе Лук'янцева хаты з ранняня гуртам сядзелі сяляне. Людзі адыходзілі зрабіць сякія-такія справы і зноў вярталіся да прызбы, сядалі, закурвалі, спрабавалі гутарыцу. Але гутарка не вязалася. Людзі не дагаварвалі слоў, чакаючы пазіралі на высокі ганак суседняга дома.

— Нешта-ж доўга іх трymаюць,—сказаў чарнявы Лук'янец.

Шыльда над высокім ганкам зыбалася на ветры і літары на ёй чарнелі:

Pasterunek P. P.

we wsi Smolni

Раніцою ў пастарунак, людзі бачылі, павялі Антона Сямашку і Міхася Пашкевіча. Вось чаму сяльчане цеперся сядзелі тут і чакалі. Відаць, на гэтых двох падумалі, што яны падпалі і асадніцкае сена. Кожнаму хацелася хутчэй даведацца, чым скончылася справа.

— Але... Нешта яны там забавіліся...

Сухенікі дзядок у доўгай палатнянай кашулі і з валасамі белымі, як лён, сказаў гэта падробленым спакойным голасам, але, відаць, ён дужа хваляваўся. Ён парываўся ўстаць і пайсьці ў пастарунак, каб даведацца самому, але потым махаў рукою і зноў сядаў на бервяно қаля прызыбы, смокучы лульку.

— Ліха іх ведае... ліха іх ведае...—мармытаў ён і, звяртаючыся ўжо да ўсіх сяльчан, гаварыў:

— Ды мой-жа Міхал удварэ ўвесь час быў. Вось твой Зымітрок ведае, што ён дома начаваў. Яны-ж удвох сёньня ў мяне да другіх пеўняў сядзелі.

Нізкі селянін у саламяным капялюшы нічога не адказаў дзеду. Ён толькі паціснуў плячыма і, седзячы тварам да пастарунку, запыхкаў лулькаю.

Пад самымі вокнамі, навокал чарнівага Лук'янца людзі гутарылі ціха, здавалася, хаваючыся ад усіх. Лук'янец толькі ўчора прыехаў з дарогі. У далёкай вёсцы, аж у Косаўскім павеце, была замужам яго дачка, і Лук'янец ездзіў яе наведаць. Наведаўшы дачку, прывёз з таго краю шмат навін.

Пазіраючы асьцярожнымі, з-пад калматых брыvey, вачыма на шырокую вуліцу, ён ціха гаварыў суседзям:

— Вы толькі, браткі, таго—не разбрэхвайце. Мне-ж людзі казалі і я вам кажу, што мне казалі... Так што вы не таго...

Ён скруціў цыгарку і зацягнуўся. З бярвення ў каторы ўжо раз пачулася дзедава:

— Удварэ-ж ён начаваў сёньня, Мікола мой... Хай вось Зымітрок Ігнасёў пасьведчы...

Далятаў з балота вільготны вецер. Па вуліцы шпациравалі куры. Дурэлі дзецы. Стаялі апошнія дні лета. Хісталася пад ветрам шільда.

Pasterunek P. P.

we wsi Smolni

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Лук'янцоў голас быў такі цікі, такі асьцярожны, што за пяць кроکаў нічога нельга было пачуць. Суседзі пасунуліся адзін да аднаго бліжэй, падстаўляючы сонцу босыя ногі і загарэлых руکі.

— ...Пажары гэтая, дзядзькі, па ўсёй краіне цяпер. Вось мой зяць, значыцца, калі ў дачкі быў, казаў мне: „Паляць, кажа, мужыкі па ўсёй Беларусі панства. Так ім і трэба... Пан добры, толькі печаны... Пана саджвалі на нашы шыі асаднікаў ды ўрадоўцаў, дыхаць няма як. Пазадушвалі аднымі падаткамі”... Каля іхнае вёскі быў асаднік Габлеўскі. Дык вось, значыцца, доўга думалі, што з ім рабіць. Служыў ён, трэба сказаць, патайна ў шпікох і ўсё, што ведаў пра народ, выказваў. Можна сказаць, галоўным шпіцлем быў у ваколіцы. Для гэтага ў яго на вёсцы былі свае людзі, што яму дапамагалі—свае-ж вясковыя...

— Ці бачыў ты!.. вось гады!—Хударлявы вясковец зласіліва плюнуў і запытаў у Лук'янца:—А куды-ж людзі глядзелі?

— От-жа і яно!—спакойна цягнуў Лук'янец.—Пра гэта да-ведаліся пасъля, калі позна ўжо было.

— А што-ж там было?

— А тое, што спалілі тую вёску, пазабіралі ледзь на ўсіх у астрогі.

Лук'янец закруціў кручкаватымі пальцамі вусы.

— Трэба сказаць, што тая вёска адмовілася плаціць усякія падаткі, штрафы і на шарваркі ўжо тры гады не хацела ісьці. Упартая сталаі. Прыйжджаў сэkvэстратар маёмасць апісваць, паліцыя—праганялі... Разам, ўсёй вёскай трymalіся. Там у іх было сем маладых хлопцаў, яны ўсё і паказвалі—як што трэба. У іх на ўсё адзін адказ быў: ураду голаду і вайны, каб ані гроша... Хлопцы разумныя былі і ўся вёска іх берагла, не выдавала. А потым неяк грымнуў у вёску атрад. Нічога не зрабілі, а толькі забралі гэтых хлопцаў і двох гаспадароў разам з імі. Быў над імі суд. Там і выявілі, што ў камсамольцах былі тыя хлопцы. Дык пасъля суду ў вёсцы іх іня бачылі. А тых двох гаспадароў выпусцілі. Так нейкі час было ціха. Аднойчы бацька аднаго з камсамольцаў сабраў сялян дый чытае ліст. Ліст той ад сына з турмы быў атрыманы. Піша сын у лісьце, што ўдалі іх, што ў вёсцы ёсьць шпіцлі—настайнік

польскі, асаднік ды свае-ж два селяніны. Тыя самыя, якіх разам з імі арыштавалі для блізіру дый выпусьцілі потым.

Лук'янец замоўк і дадаў праз хвіліну:

— Катавалі хлопцаў там... Як чытаў бацька ліст, дык увесь народ плакаў ад жаласьці, а потым таварыш адзін з тых кам-самольцаў выскачыў наперад, белы ўвесь, калоціца, сълёзы ў яго на вачох... „Съмерц панскім шпэгам!—кажа, преч з нашае грамады здрайцаў працоўных“... Гарачы быў хлопец, ну, звычайна, і народ запаліў... Так што праз колькі часу паслья таго—асаднік згарэў, а настаўніка з вясковымі шпіцлямі ў лесе забітымі знайшлі. Вось як.

Лук'янец узьняў галаву і зноў начаў круціць вусы. Ён зауважыў, што ўжо ўвесь народ уважліва слухае яго і людзі з бярвення прысунуліся бліжэй да прызбы. Зусім спакойным голасам ён даказаў:

— Вёска тая, казаў мне зяць, потым зусім адмовілася плаціць. Паліцыятаў, што былі паткнуліся да іх, зъбілі...

Паміж сялян хвалія прабег задаволены гоман.

— Вось за гэтае самае і спалілі вёску на Косаўшчыне,— скончыў, устаючы з прызбы, Лук'янец.—Мне гэта, значыцца, таго—зяць казаў.

Сяльчане нічога не адказалі яму. Высхлы, худы вясковец калупаў кіем пад нагамі пясок, а Зьмітраў бацька, да якога зварачаўся дзядок, зъняў широкі капялюш і залажваў у ім саламянную дзірку.

— Вядуть, вядуть ужо!

Дзядок, у якога арыштавалі сёньня ўнука, раптам ускочыў з бервяна і памкнуўся да пастарункавага ганку.

— Ліха-ж на іх, як яны доўга трымалі.. Ну як-жа, Міхаська? Адчапіліся ад цябе яны? Начаваў-жа ты...

І раптам спыніўся ў неразуменьні. За яго ўнукам і Антонам Сямашкам ішлі строгія, няпрыступныя паліцыяяты. Яны трымалі напагатове багнэты і, штурхаючы сялян, пакрыквали:

— Ну, вы там! Дарогу, дарогу! Разыйдзіся!

Дзядок ня слухаў іх і, чапляючыся за Міхася, нейкім жаласным голасам казаў:

— Завошта-ж гэта, Міхаська? Ты-ж ні ў чым не вінаваты!

І зъвіртаючыся да паліцыяятаў, ён абурана закрычаў:

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Ды ён-жа начаваў удварэ сёньня, на тое і сьведкі ёсьць.  
Вось няхай Ігнасёў Зъмітра скажа...

Высокі старшы пастарункавы грымнуў:

— Пастараніся, дзед! Преч з дарогі, пся-крэў. Усё выявіцца  
Ён толькі так затрыманы.

І штурхануў яго прыкладам.

Народ усхватлёвана зашумеў і разам увесь заварушыўся.  
Чорны Лук'янец крыва ўсьміхнуўся і нібы сам сабе прамармытаў:

— Ведаем мы гэтае „толькі так затрыманы“.

Відаць, Міхал Пашкевіч 'пачуў гэта. Ён шпарка зірнуў на  
Лук'янца. У яго вачох была нейкая трывога.

Але зусім спакойным голасам ён сказаў дзеду:

— Пойдзем, дзед, да хаты. Мне ў дарогу трэба сабрацца...  
Прыдзецца да гораду ехаць.

Каля Пашкевічавае хаты ўжо стаяла запрэжаная фурманка, і паліцыянт, чакаючы, сядзеў на возе. Міхал Пашкевічі разьвітваўся з жонкаю, клаў у торбу харчы і бялізну. Праз хвіліну ён вышаў з вартаю да фурманкі. На вуліцы чырвоны вуграсты паліцыянт разганяў людзей, што быў блізка.

Чорны Лук'янец задумна стаяў каля крывае вярбы і ўсё глядзеў на Міхала. Каля яго тупалі, адыходзячы пад штуршкамі паліцыянтаў, хлопцы. Яны съмаяліся з потных паліцыянтаў і крышталі здалёк арыштаваным:

— Дармо, Міхась! Трымайся, Сямашка! Ня сумуйце!

Каля дэзвярэй Міхал затрымаўся. Ён працягнуў да Лук'янца руку і сказаў:

— Ну, бывай браце!

У голасе арыштаванага было нешта значнае і Лук'янец настаражыўся. Ён падышоў да Міхала, паціснуў яму руку і, калі адчуў у сваёй руцэ маленъкую скамечаную запіску, не спалохаўся, ня зьдзівіўся, а спакойна адышоў пад грубым штуршком паліцыянта.

— Паганяй.

Колы загрукацелі па выбітай пыльнай дарозе.

Калі Лук'янец ішоў назад, на вуліцы было ўжо пуста. Усе людзі разыйшліся. Па пустой вуліцы лётаў вецер і кружыў на дарозе сухую салому і трэскі.

— Вось як! — мармытаў Лук'янец. — Людзей арыштавалі, а гэтым хоць-бы 'што...

— Пра што ты гэта, братка?

Лук'янец ад нечаканасьці ўздрыгнуў. Поруч з ім ішоў прысадзісты крамяны Андрыйёнак — першы гаспадар на сяле. Як і ўсе сяльчане, ён глядзеў на арышт і цяпер вяртаўся да хаты. Лук'янцу ён быў суседам.

— Ды так вось,—неахвотна адказаў Лук'янец,—людзей, кажу, арыштавалі, а нашым хоць-бы што — паглядзелі дый пашлі сабе.

— А як-бы ты хацеў?

Андрыйёнкавы вочы дапытліва глядзелі на Лук'янца.

— То-ж улада! Калі арыштуювае, дык мабыць ёсьць за што. Та? Як ты мысьліш?

— Ня ведаю,—ухіляючыся, сказаў Лук'янец,—наша справа малая, мы людзі дробныя.

— А хто цяпер вялікі ў нас? Гэтак жывучы, вялікім ня зробішся.

— А ј́жо-ж... — млява сказаў Лук'янец. Ён ня меў аніякае ахвоты гутарыць з Андрыйёнкам.

— Дык я вось і кажу, — не адчэпліваўся той, — гэтак жывучы, вялікага ня прыдбаеш. Памяркуй сам, якое ў нас жыцьцё?

Андрыйёнак пачынаў сваё звычайнае, пра якое Лук'янец ужо шмат чуў апошнім часам. У сяле багата зямлі, але яна параскідана, парэзана на палосы. Калі ўзяць гаспадара, дык у яго зямля паразьмешчана па розных палёх ды з папскаю перамяшана. Які-небудзь гаспадар, можа, і досыць мае зямлі, ды карысці з яе німа ніякае. Вось, каб яна ў адным кавалку была, каб уся гаспадарка была на адным месцы, каб ніякі чорт ня лез да цябе ні з папасам, ні з выганам... Каб усё сяло разьбіць на хутары, — вось тады-б можна было і пагаспадарыцы! Німа табе тады ні патраў, ні крадзяжу, ніхто ў цябе не закосіцца, не зажнеца...

— Гм! — ужо злосна гаварыў Лук'янец. — А як-же з галечаю нашаю зробіш? Што і ёй дасі па дзесяціне ў адным месцы?

— Чаму-ж?.. Каму, можа, і надбаўка будзе. Зямля і лішняя можа быць.

Лук'янец раптам абурыўся.

— На лішнюю-ж новага асадніка пасодзяць!

## ЗЫМІТРОК АСТАПЕНКА

— Да не! Якога асадніка? Я ня тое кажу. Іншаму малазя-мельнаму з няўдобрае могуць даць.

— Гэта, значыць, пасадзіць галечу на горы, на пясок ды балоты? Добра надумаў, добра, што й казаць. Хай, значыцца, цягне трухлявую хату з сяла на сваю дзесяціну...—Ды яна-ж рассыпецца ўся. Дзе ён табе здолее перацягнуць!

Лук'янец захліпаўся ад злосці. Пачынаў чырванець і Андрыёнак.

— А які табе клопат?—ужо нездаволена казаў ён.—Ты-ж, як-ні-як, гаспадар. Хоць невялікая, але гаспадарка, дык што табе да тae галечы?

Андрыёнак хітра паглядаў сваімі дапытлівымі вачыма і ўсё стараўся не адставаць ад широкага Лук'янцевага кроку. Ён-ж цяпер маўчаў і толькі каля хаты спакойна сказаў Андрыёнку:

— Я табе кажу, браце. Ня хочу я, каб сяло разъбівалася. Зараз мы жывем усе разам, трymаемся адзін за аднаго. Грамадою і паспрачацца можам з кім-небудзь, калі трэба будзе.

— Гэта з кім-ж? Дзе-ж гэта той вораг?

На гэта Лук'янец нічога не адказаў. Ён закручваў вусы і моўчкі глядзеў пад ногі.

Было ціха на сяле. За гумнамі, узвышаючыся над сялом, бялеў моцнымі сьценамі фальварак пана Гжэцкага.

— Хто-ж гэта наш вораг, братка?—запытаўся ўдругі Андрыёнак.

Лук'янец пахмурала зірнou на яго.

— Той, з кім ты ў<sup>з</sup>адну дудку дзьмеш!—буркнуў ён.—Гэта-ж ты на камасацыю хочаш мяне ўгаварыць! Сяло разбурыць хочаш, па съвеце беднату пусьціць, новага асадніка пасадзіць! Дык ня будзе гэтага! Чуеш, Панас? (Ня будзе. Усё сяло супроць будзе!)

— Да цішэй-жы ты! Лібдзі пачуюць. Навошта раней часу галас узьнімаць?—Я-ж можа пажартаваў.

Андрыёнак небяспечліва азірнуўся, але ніхто іх ня чуў. На вуліцы было пуста і ціха.

Падыхала вільготным ветрам з балота і шыльда на пастарунку звонка дзынкала.

Андрыёнак цвёрда зірнou у твар Лук'янцу хітрымі шчылінкамі вачэй і, ступіўшы крок ад яго, сказаў:

— Дык запомні-ж, браце, што сяло нічога ня зробіць. Чуеш, нічога! Гэта галеча ня мае голасу. Голас за тым, хто мае большасць зямлі, чуеш Лук'янец? Вось яно як!

Лук'янец зъянтэжана глядзеў на яго.

— А наконт ворага, гэта ты здорава сказаў... Люблю шчырасцьць.

І, адыходзячы ад Лук'янца, дробным хіхатам дадаў:

— А я бачыў, як табе той арыштант Пашкевіч перадаў... Рэч ведама, мы людзі свае, але... бачыў...

— Цыфу, свадата...—толькі і мог сказаць Лук'янец.

Ён злосна ірвануў фортку на двор і так бразнуў ёю, што куры спалохана закудахталі на плоце і зъляцелі ў канаплянік, а флегматычны сабака, здавалася, ад нараджэння прыкуты на ланцугу пасярод двара, узъняў галаву і зъянтэжана забрахаў на гаспадара.

Аж да вечару, пакуль жонка не паставіла на стол вячэрну, Лук'янец ня мог супакоіцца. Ён нездаволена тупаў па хаце, ішоў з сякераю на двёр, сё-тое майстраваў, выходзіў на вуліцу і задумна круціў чорныя вусы.

— Камасацыю... Бач ты! Каб сяло ўсё парасцягала...—мармытаў ён сам сабе.

— Ты што-ж гэта расходзіўся сёньня? Вячэраць ідзі! Што там з табой сёньня сталася?

Лук'янец моўкі сёрбаў крупеню і не глядзеў на жонку. У хаце стаяў пах чабору, мядуніцы і сушанае ліпы—жонка нешта разумела ў зёлках і на лета наносіла ў хату шмат розных траў. Імі яна потым лячыла свае хваробы ды і суседзям давала.

— Забралі сёньня хлопцаў,—парушыла яна маўчаньне,—і за што толькі? Не вінаватыя-ж яны ў падпале.

— За чорта лысага!— няласкава адказаў ёй муж.—Наплёт хто-небудзь куды трэба, вось і забралі. Цяпер-жа чаго-чаго, а шпікоу хапае, разъвялося...

Вячэралі Лук'янцы цяпер толькі ўдвох. Сын іхны ня дужа даўно паехаў, адбыўши водпуск, на зіму ў Вільню. Ён вучыўся ў беларускай гімназіі. Вось ужо другі год, як Лук'янец вучыць Міколу. Выбіваецца з сіл, пасылае апошнюю капейку і ганарыцца, што сын будзе вучаным чалавекам. Паклаўши лыжку,

## ЗЫМТРОК АСТАПЕНКА

Лук'янец дастаў з-за бажніцы ліст ад сына і ў каторы раз пачаў яго чытаць. Гэта яго супакоіла і ён ужо зусім лагодным голасам сказаў жонцы:

— З Андрыёнкам сёньня гаварылі... Хоча гад камасацью рабіць.

— Гэта на хутары ці што?

— Ага, на хутары.

— Гад гэты Андрыёнак—з панамі ліжацца!—раптам зазлаваў Лук'янец.

Жонка прыбрала ўжо са стала і слала пасъцелі. Перакідаючы посыцлкі, яна гаварыла:

— Гэта-ж усё сяло ведае—з панам Гжэцкім у іх справа моцная. Нядарма-ж ён яму сёлета поплаў даваў касіць! Можа ў шпікі да яго пайшоў!

— Гад, што й казаць,—мармытаў Лук'янец і раптам, нешта ўспомніўши, усхапіўся з лаўкі.

— Куды гэта ты?

— Зараз прыду. Трэба ў адно месца схадзіць. Міхал Пашкевіч, як арыштоўвалі яго, прасіў справу адну пераказаць хлопцам.

Ён усыягваў на сябе кажух і поркаўся ў кішанёх.

— Глядзі ты, галубок! Каб і табе таго ня было!—зласліва сказала жонка.

— Ня дурыся!

Лук'янец зноў зазлаваў. Ён гучна бразнуў дзьвярыма і выйшаў на вуліцу.

На сяле было ўжо цёмна. Брахалі на краі сабакі. З балота цягнула вільготным ветрам. Праходзячы каля па старунку, Лук'янец зірнуў у вакно, але там было цёмна, нічога ня відно. На супроць, дзе кватараўваў паліцыянт, бліскаў агенчык, цымнела насунутая на вокны фіранка. Лук'янец прыгасіў цыгарку і, шчыльней загарнуўши, пайшоў па цёмнай вуліцы на край сяла.

---

У той самы вечар, насыпех павячэраўши, Панас Андрыёнак съцягнуў з крука чухмень і сабраўся выходзіць з хаты.

— Ізноў пойдзеш да гумна начаваць?—заклапочана запыталася жонка.

— Трэба-ж пайсьці павартаваць, усяк можа быць,—адказаў ёй Андрыёнак.—Поўныя тарпы жыта стаяць, крый божа чаго...

Андрыёнак не дагаварыў і палез за бажніцу. Ён выцягнуў адтуль закручены ў ануchy рэвальвэр і паклаў яго ў кішэню.

Кожную ноч ён хадзіў у гэтым годзе съцерагчы гумно. Навокал ішлі чуткі пра падпалы. Часта ноччу, вышаўшы з хаты, можна было бачыць далёкае зарава пажару. Гарэлі асаднікі. Нехта няўлоўны падпальваў панскія съцірты, фальваркі.

— Канец съвету прыходзіць!—квахтала Андрыёнчыха,—вялікая смута пайшла ў народзе.

— Які там народ!—мармытаў Андрыёнак.—Цёмныя людзі злачынцы нейкія, вось табе і народ. Цяпер-жа пачалі ўжо і сваіх сялян, які больш гаспадарлівія, паліць. Што на съвеце дзеяцца толькі!

— Ты-ж глядзі, беражыся там.

Андрыёнак не адказваў. Ён узяў з-пад лаўкі бліскучую (учора толькі ад каваля) сякеру і спрабаваў на палец яе лязо.

— Узяць ці не?—разважаў ён. Сказаць па-праўдзе, ён больш верыў ёй, цяжкой ёмкай сякеры, чым гэтаму далікатнаму кручку.

Нарэшце ён запхнуў яе за пояс, уважліва аглядзеў хату і вышаў на вуліцу, крыкнуўшы жонцы:

— Замкні-ж, глядзі, добра!

Па вуліцы ён ішоў старожка, хаваючыся пад ценямі вербаў. Над сялом павіс съветлым гарбузом поўнік, і вуліца маўчала ў яго съятле. За сялом, узвышаючыся на высокай горцы, смутна бялеў дом пана Гжэцкага. Там таксама ня было съятла і толькі ў мэзаніне, што высока ўзынімаўся над домам, ярка гарэў у адным вакне аген'чык. Ён бліскаў з імглы, як маяк, быццам даючы на сяло нейкія таемныя знакі, сыгналы.

Выходзячы на край сяла, Андрыёнак угледзіў у крайній хаце Кандрата Емельянчыка агонь. Дзіве постаці там скіліліся за вакном блізка адна ад аднай. Крадком, туляючыся пад ценямі, Андрыёнак спадышоў да вакна і прыклаўся вухам. Быў чуцен Лук'янцоў голас і спакойны Кандратаў. З хвіліну Андрыёнак слухаў, потым бразнулі дзіверы, і ён шпарка адбегся ад хаты пад цень разложыстае бярозы каля клуні.

З хаты вышаў Лук'янец, азірнуўся і пайшоў па сяле. Андрыёнак палядзеў яму ўсьлед і шчыльней загарнуўся. Пачынаў дзьмуць халодны вецер, і неба зацягвалася хмарамі.

## ЗЫМТРОК АСТАПЕНКА

— Мабыць заўтра дождж будзе! — падумаў Андрыёнак. Усё яшчэ баючыся, ён вышаў на задворкі і пайшоў па съежцы. Раптам ён узьняў галаву і ўгледзіўся пільна на ўсход за сяло, за чорнае поле.

Недзе далёка, бледна ружавела неба, дрыжэла чырвонае съяціло і ледзь прыкметнае далёкае полымя прабівалася тонкімі языкамі пажару з-за небасхілу.

— Ізноў пажар! — прамармытаў, уздрыгваючы, Андрыёнак. Ён перахрысьціўся і павярнуў па съежцы да свайго гумна.

### III

Жніўныя работы ў фальварку пана Гжэцкага падыходзілі да канца. Апошнія жыта было зьевезена гэтымі днямі. На фальварку зрабілася ціха, спакойна. Дні рабіліся карацейшымі. Пачыналі дзьмуць з балатоў халодныя вятры. Блізка была ўжо восень.

Пан Гжэцкі, вызваліўшыся ад гаспадарчых клопатаў, пачынаў рыхтавацца да паляўнічага сезону. Ён сам зьевіздуў у Пінск, купіў лішнюю дубальтоўку да цэлае калекцыі паляўнічых прылад, што былі разьвешаны ў яго габінэце, рабіў запасы пораху і шроту розных калібраў, пачынаючы ад дробнага на зайцоў і канчаючы буйным, медзьвяжатнікам.

Цяпер ён кожны дзень, прачынаючыся раніцою, наведваў сваіх сабак. Сабакі былі любоўю і слабасцю пана Гжэцкага. Ён мог цэлыя гадзіны прабаўляць кали іх, трэплючы даўгія шаўковыя іхныя вуши, сам кормячы іх, агляджаючы іхныя лапы, назіраючы за іхным здароўем.

У жніўні нарэшце, прыехала з Варшавы ягоная дачка. Яна даўно ўжо пісала дамоў пра сваё слабое здароўе, і пан Гжэцкі яшчэ з летаrai ёй кінуў на год універсытэт і прабавіць гэтую зіму ў дварэ, на весцы. Але, мабыць, пэрспэктыва даўгое нуднае зімы недзе ў глушы Палесься палохала Яніну Гжэцкую. Толькі калі пан Гжэцкі напісаў ёй пра цікавых гасціц з Бэрліну, якія вось ужо блізка месяц гасцічвалі ў іхнай Белай Гурцы, яна прыехала сюды і — адразу забылася на шумную Варшаву, на універсытэт.

Госці сапраўды былі шляхетны і цікавыя. Праўда, Оскар Штальман занадта ўжо сур'ёзны для выкшталцонага маладога.

чалавека. Яго сур'ёзна съціснутыя вусны рэдка калі раскрываліся на фліртоўныя жарты і залёты. Быў ён моцным і замкнёным, і хоць шчырая варшавянка Яніна не магла знайсьці заганы ў цалкам шляхетных манэрах гэр Штальмана, яна неяк гублялася ў яго прысутнасьці і здавалася сабе самой зусім маленькаю дзяўчынкаю.

Гэта, тым часам, ня шкодзіла ёй весьці са Штальманам даўгія гутаркі на тэмы, пачынаючы ад бэрлінскіх тэатраў і канчаючы апошнімі палітычнымі падзеямі.

— Чаго ён прыехаў сюды?—часам думала Яніна,—ён-жа не такі, як гэтыя Штрайбэрг і пан Галомбэк.

Аднойчы яна запыталася пра гэта ў бацькі, але той нічога выразнага не сказаў.

— Госьці...—быў адказ.—Прыехалі за кампанію з панам Галомбэкам, цікавяцца нашым краем. Людзі яны шляхетныя і дужа прыстойныя.

Апошняе Яніна бачыла і сама, але большага пра гэр Штальмана яна даведацца не магла.

Неяк гэр Штальман, пакінуўшы сваю звычайную сур'ёнасьць і заклапочанасьць, якая апошнімі днямі пераростала ў лёгкую трывогу, сказаў Яніне жартам:

— Я, ведаце, прыехаў сюды з тýмі,—ён паказаў у бок касьцёлу, дзе днямі сядзелі пан Галомбэк і гэр Штрайбэрг,—каб знайсьці тут дужа каштоўны скарб.

Але за гэтymі словамі быў звычайны залётны съмех і панна Яніна, пачырванеўшы, падумала, што гэтым дужа каштоўным скарбам гэр Штальман лічыць яе.

Зусім іншым быў маладзенъкі гэр Клемм. Ён быў таксама вучоным. Панна Яніна даведалася, што ён асыстэнт вядомага бэрлінскага прафэсара Стронга. Гэта ў вачох студэнткі університету дужа ўзыняло Клемма.

Асыстэнт цэлымі гадзінамі мог гаварыць з Янінаю пра ўсякія драбніцы, перасыпаючы гутарку жартамі і съмехам. Як і Яніна, ён быў зядлым спартсменам. Апрача таго, ён крыху ведаў польскую мову і гэта зусім зблізіла яго з Янінаю. Яна пакінула ў спакой няпрыступнага гэр Штальмана і цэлья дні бавіла з вясёлым асыстэнтам прафэсара Стронга.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Сёньня яны таксама пайшлі ўдвох на далёкую пагулянку за фальварак. Дом зраўіўся ціхім, бадай што пустым. Гэр Штальман адмовіўся з імі ісъці і замкнуўся ў сваім пакоі. Яму трэба было напісаць у Бэрлін якія-колечы лісты. Пані Ядвіга нейкі час рабіла са Стэфкаю па дому, а потым таксама зачынілася ў пакоі і занялася новымі раманамі, што Яніна прывезла з Варшавы.

Пад вечар да пана Гжэцкага прышоў з сяла настаўнік Смольненскае школы Ўтонскі.

Ён далікатна пацалаваў руку пані Гжэцкай, калі яна вышла прывітаца з ім, і паціснуў руку гаспадару. Але пані Ядвіга хутка выйшла, спаслаўшыся на тое, што ёй нездаровіцца, і пакінула пана Ўтонскага з гаспадаром адных.

У габінэце пан Гжэцкі падсунуў па-сяброўску Ўтонскаму крэслу і сыгары і сеў сам на кушэтцы пад асартымэнтам карабінаў, шабляў і стрэльбаў, разьвешаных па сцяне.

— Ну, як справы, пане носьбіт польскае культуры на крэсах?—запытаў ён, пускаючы клубы паухучага дыму.

Ён глядзеў на Ўтонскага лагоднымі вачымі чалавека, які адпачывае, пазбавіўшыся ад усіх і ўсялякіх клопатаў. Грубаваты твар ваякі за апошнія гады крыху патаўсьцеў, зъмякчыўся і мабыць мала хто з былых вайсковых таварышоў—лёгінэраў пазнаў-бы ў ім калішняга паручніка польскае арміі. Да рэчы, Юзэф Гжэцкі цяпер ужо і ня быў паручнікам. Вось ужо другі год, як пан Гжэцкі носяць чын палкоўніка. У ягоным габінэце вісіць вайсковая форма „довудцы пулка“—прыгожы шынэль, на пагонах абарончага колеру срэбнія нашыўкі, тры зоркі і ожаг. Тыя-ж тры зоркі з белым арлом над імі—на шапцы пыхлівай упэўненай, як сам гаспадар.

— Як маецца пан настаўнік?—удругі запытаўся ва Ўтонскага Гжэцкі.

— Нішто. Дзе-ж вашы госьці, пане Гжэцкі? Дзе панна Яніна?

— Госьці заняты сваёю вучонаю працаю ў ксяндза, а Яніна з панам Клеммам пайшлі яшчэ зраньня гуляць.

Настаўнік нездаволена скрывіўся, пачуўшы асыстэнтава прозвішча. Пан Гжэцкі заўважыў гэта. Ён даўно ўжо ведаў, што Ўтонскі кахае яго дачку і часта съмияўся з гэтага. Каханье не

было зусім безнадзейнае. Настаўніку нават рэдка калі даводзілася бачыць панну Яніну. Яна нячаста прыяжджала з Варшавы.

Гэта ўсё тым часам ня шкодзіла самым блізкім адносінам паміж асаднікам і настаўнікам. Пана Ўтонскага ў фальварку лічылі за свайго чалавека. Ён часта заходзіў да асадніка па справах, звязаных з агульным жыццём на крэсах.

— Справа нішто,—ізноў паўтарыў настаўнік,—але са школаю ня ўсё добра. Пачаўся навучальны год, а ў школе вучняў зусім мала.

Пан Гжэцкі настараражыўся і мацней засоп люлькаю.

— Сяльчане ня хочуць пасылаць у польскую школу дзяцей. Нават ёсьць факты адкрытага агітаванья супроць школы. Так, напрыклад, селянін Лук'янец неяк сказаў: „Каб мой сын ня вучыўся ў беларускай гімназіі ў Вільні, дык я-б ня пусціў яго зусім вучыцца“. Ён кажа, што лепш быць нявучаным, чым ламацца чужою моваю.

— Гмм... так, так...— Пан Гжэцкі чыркануў у свой занатойнік прозвішча Лук'янца і сказаў пану Ўтонскому:

— Прыдзецца штрафаваць тых, хто не пасылае дзяцей. Вы там паведамеце, пане Ўтонскі, у гміну прозвішчы. Гэтых хлопаў, відаць, толькі прымусам і возьмеш.

Ён раззлавана выбіў люльку і, адкінуўшыся, на съпінку кушэткі, загаварыў:

— Не разумею... Куды яны толькі могуць дзеца са сваёю кароўню моваю, ня вучачыся ў дзяржаўнай польскай мове? Ну, зразумела тое, што экамунізаваныя, падбітая рознымі там цёмынімі асобамі, яны здольны на дывэрсыйныя, супроцьдзяржаўныя ўчынкі. Падпалы, псананье тэлеграфных правадоў, нават замахі на цягнікі, пане Ўтонскі, цяпер на ўсходніх крэсах пашырыліся. Але адкуль гэты, так сказаць, хлопскі патрыётызм? Чаму яны так ненавідзяць польскую мову?

Настаўнік задумна ляпаў па стале пустым паляўнічым ладункам.

— Як я разумею,—сказаў ён,—і мая думка падмацавана доўгім назіраньнем за тутэйшым людам,—гэта внявісць зъяўляецца адваротным бокам аднае мэдалі. У іхных галавах, бачыце, польскі ўрад, мы, на каго яны, трэба сказаць, глядзяць, як на чужых,

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

і польская мова, польская культура, якую мы нясем у гэты дзікі край—цалкам варожыя. Яны ў сваёй, дзікай съляпоце бунтуюць супроць гэтага.

— Маеце рацыю, пане Ўтонскі, маеце рацыю.

Пан Гжэцкі задумёна ўтупліўся ў разьвешаную зброю і колькі хвілін сядзеў нярухома. Потым рашуча ўстаў з күшэткі і, ляпнуўшы настаўніка па плячы, сказаў:

— Але-ж гэта глупства, пане Ўтонскі. Ці праўда? Мы, праваднікі польськай культуры тут, на крэсах, і сваю задачу выканаем. Ці праўда, пане Ўтонскі?

Словы пана Гжэцкага перапыніла пакаёўка Стэфка. Яна прасунула ў дзъверы свой хітранькі тварык і адрапартавала:

— Ту до пана пышлі хлопі... Хцелі-б зобачыць пана.

Пан Гжэцкі ўзяў пад руку настаўніка і пайшоў з ім да гасцей. Праходзячы каля жончынага пакою, ён пастукаў у дзъверы і крыкнуў:

— Ядвіга, спасылай Стэфку па Яніну і пана Клемма! Хутка вечар. Яны занадта ўжо загуляліся.

І зноў, назваўшы асыстэнтава прозвішча, пан Гжэцкі пачуў, як ва Ўтонскага ўздрыгнула рука. Вясёлая, хоць крыху гірнічная, усьмешка, зьявілася на яго твары. Ён жартаваў з настаўнікам, ціснуў яму руку. Сказаць па-праўдзе, ён любіў гэтага свайго карыснага чалавека „тут, на ўсходніх крэсах, дзе ён гэтак добра, моцна абаснаваўся.

У прыхожай чакалі троі селяніны. Гэта былі таксама свае людзі ў фальварку. Пан Гжэцкі бадай па-сяброўску падаў руку каранастаму Панасу Андрыёнку і ўсім астатнім. Яны нізка пакланіліся пану Гжэцкаму, ціснуучы ў руках шапкі.

Пан Гжэцкі прапанаваў ўсім сесьці і сам, зъмясьціўшыся на супраць іх, пачаў гутарку. Яго голас і паводзіны адразу зъмяніліся. Нават манэры былі ня тыя. Настаўнік, стоячы каля вакна, праз якое было відаць поле, сяло і кавалак балота з хмызняком каля яго, дзівіўся:

— Які-ж лоўкі гэты Юзэф! Якім-жа ён умее быць простым з гэтым народам! Мабыць яны зараз ліцаць сябе роўнымі з ім.

Пан Гжэцкі быў у гуморы. Ён перасыпаў гутарку жартамі, съмехам. На кожны яго жарт адказваў пачцівы хічат. Кашчавы дзядок з бародкаю, падобнай да абскубанае мяцёлкі, закрываў,

съмлючыся, рот рукою і сядзеў на самым кончыку прапанаванага крэсла. Вальней за ўсіх трymаўся Панас Андрыёнак. Гэта быў самы моцны гаспадар і пан Гжэцкі зварачаўся да яго часьцей, чым да ўсіх. Ён частаваў яго тутунём, ляпаў яго па плячы, пытаваўся пра здароўе сям'і.

Гаспадары прышлі да асадніка з просьбаю.

— Так што мы ізноў пана будзем прасіць... Няхай нам пан даруе,—гаварыў за ўсіх Панас Андрыёнак.—Дужа ўзыдзячны за поплаў, які пан сёлета быў ласкавы нам даць?...

Пан Гжэцкі ласкавым рухам спыніў Андрыёнка. Ён нічога не шкадуе для добрых людзей. Ён дужа рады, што ў сяле ў яго ёсьць добрыя прыяцелі. Для іх ён ўсё можа зрабіць... А лесу ён бязумоўна дасьць. Гэта як ёсьць.

— Ну вось, пане Ўтонскі!—вясёла сказаў ён настаўніку.—Ня гэткія ўжо дрэнныя тут людзі!

І, зварачаючыся да сялян, загаварыў:

— А як, сябры мае, наконт школы? Мы тут з панам настаўнікам гаварылі—ня хочуць у вас, я чую, некаторыя пасылаць дзяцей.

— Глупства!—адказаў трэці селянін. Быў ён надзвычай пахмурый на выгляд. Паасобнымі кусткамі расла барада, якая пачынала ўжо сівець. Ад насупленых калматых бровей вочы здаваліся суровымі, злоснымі! Але цяпер у іх сівіцілася мяккасць і пачцівасць.

— Глупства,—сказаў ён.—Гэта ў нас некаторыя народ бала-муцяць. А так—мы ня супроць. Як-жа дзяцей без навукі пакідаць? Мова—яна польская, дзяржаўная. З ёю куды хочаш пойдзеш.

— А ўжо-ж, а ўжо-ж!—заківаў сівенькі дзядок.—Куды там з нашаю мужычаю моваю паткнешся?

Настаўнік адараўся ад вакна.

— Ды пра гэтых дзядзькоў дрэннага мельга нічога сказаць,—зауважыў ён.—Якраз вось Андрыёнкавы дзеци наведваюць школу стала. Таксама Макарэвічавы.

Ён паказаў на пахмурага селяніна.

— Але ёсьць некаторыя людзі...

Панас Андрыёнак рашуча прысунуўся да асадніка і загаварыў.

— Я вам скажу, пане... Ёсьць у нас такі народ, ёсьцы!..

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

Апошнія слова ён праказаў бадай шэптам. У прыпадку прыхільнасці ён паклаў на тлустую каленку пана Гжэцкага сваю руку. Пан Гжэцкі грэбліва скрывіўся і няпрыкметна адсунуўся.

— Я вам скажу, пане! — працягваў, хвалюючыся і зьбіваючыся — Панас Андрыёнак. — Цёмны народ цяпер пайшоў. Баламутства багата развялося. Зладзеяў у народзе поўна... Вось, скажам, падпалы. У пана надоечы сена спалілі...

Пан Гжэцкі паляпаў Панаса па плячы:

— Глупства, глупства, сябры мае! Я-ж ведаю, што гэта зрабілі цёмныя людзі. Каб усе былі гэткія, як вы, дык ня было-б гэтага.

— Вось, вось! — узрадваўся Андрыёнак. — Я-ж і кажу, — цёмныя асобы, баламуты, зладзеі...

І, устаўши з крэсла, ён крыкнуў:

— Жыцьця на сяле няма ад іх! Ня можам з такімі людзьмі гаспадарыцы! Крадзеж, сваркі... Галетнікі побач з табою жывуць і дыхаць табе не даюць! Сёньня, скажам, вас спалілі, а заўтра, крый божа...

Панас Андрыёнак перахрысьціўся.

Гаспадары ўсхавалёвана заківалі галовамі і пасунуліся бліжэй да асадніка. Сівенкі дзядок нахіліўся да пана Гжэцкага і таемна зашаптаў:

— Надумалі мы сяло на хутары разьбіць.., Каб, значыцца, гаспадарыцы спакайней...

— Камасацы! хочам,—растлумачыў пахмурэ Макарэвіч.

Твар у пана Гжэцкага ажывіўся. Нават настаўнік адышоў ад вакна і сеў, зацікаўлены, каля сяльчан.

— Ня будзе ў цябе галота пад бокам сядзець...—разважаў Андрыёнак. — Зямля ў адным месцы... ні табе палосак, ні закошванья! Адзін на сваім кавалку, як пан.

— Маецце рацыю, сябры мае. Маецце рацыю!

Пан Гжэцкі задумаўся. Потым устаў і, прайшоўшыся па пакоі, сказаў гаспадаром:

— Добрую справу надумалі. Урад вам дасыць крэдыт на перабудову. Будзеце гаспадарамі. Наладзіце спраўную гаспадарку, запануеце.

— Яшчэ як! — захоплена сказаў Андрыйёнак. — Ды мне-б толькі, каб зямля разам была! Каб не сядзеў пад бокам усякі галатыр! — дык я-б...

Андрыйёнак не знаходзіў слова, каб выказаць, як бы ён гаспадарыў, выдзяліўшыся з сяла.

— Толькі вось што, сябры мае...

Пан Гжэцкі спыніўся каля гаспадароў і ўзыняў угару палец. Якраз у гэты момант у пакой увайшла пакаёука Стэфка. Яна пачала абціраць мэблю, муркаючы нейкую песеньку, пазіраючы на гаспадароў, на Гжэцкага і на настаўніка.

— Пойдзем, сябры мае, да мяне ў габінэт,—абарваў пан Гжэцкі.

Гаспадары ўсталі і гужам пацягнуліся за асаднікам. У прыхожай засталася адна Стэфка. Яна адчыніла вакно, каб праветрыць поўны тутунёвым дымам пакой, і пачала выціраць забруджаную падлогу. Але, як толькі ляпнулі дзъверы ў габінэт пана Гжэцкага, Стэфка кінула работу. Яна падкралася пад дзъверы габінэту і пільна прыслухалася.

Праз дзъверы чуюся прыглушаны Андрыйёнкаў і задаволены асадніцкі голас. Ішла шчырая размова гаспадароў з асаднікам. У гутарцы мільгалі прозвішчы сялян і Стэфка, пачуўшы адно, уздрыгнула.

У габінэце зашумелі. Загрукалі крэслы. Стэфка адбеглася ад дзъявярэй і, скапіўшы хустку, выбегла на вуліцу.

Ужо вечарэла. Стэфка ў цемры зьбягала па шэрай съцежцы з гары, захутваючыся ў хустку. З сяла былі чутны галасы. Рыпала гармонь. Съмяяліся дзяўчата.

Селавы гарманіст Ігнатовіч ужо канчаў бясконцую кадрыль, калі яго крануў за плячо таварыш, клічачы з кругу.

— Стэфка, Стэфка прышла! — загучэлі дзяўчочыя галасы. Дзяўчата абкружылі шчыльнаю съцяною фальварковую пакаёуку. Стэфка бадай ня ўмела гаварыць пабеларуску і шпаркая пазнанская гутарка пачужкому гучэла ў дзяўчым крузе. Гэта, аднак, не замінала селавым хлапцом жартаваць з ёю, запрашаючы на польку, што меліся заказаць гарманісту.

## ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

— Кінь-жа ты кабызіцца! Пойдзем саскачам! — упрашаў яе бялявы хлопец. — Мне Ігнат дазволіў.

Ён кіінуў на гарманіста. У крузе зарагаталі і Стэфка пачырванела. Усе ведалі, што палячка-парабчанка ходзіць на сяло бадай дзеля аднага Ігнатовіча. Нават сам гарманіст не хаваў свайго каханьяня з ёю.

На сёнешні дзень, аднак гульня спынялася. Ігнатовіч, пагварыўшы з таварышом, рашуча зашпіліў на рамяні гармонь і пачаў разъвітвацца:

— Час мне ісьці...

У крузе нездаволена зашумелі, але Ігнатовіч упартая адмаўляўся іграць. Ён, як хвацкі ўхажор, узяў Стэфку пад руку і пайшоў з ёю па сяле. Таварыш, які яго выклікаў з кругу, пайшоў разам з ім.

Стэфка, нешта шпárка гаварыла хлапцом, мяшаючы беларускія слова з польскімі і ўсё захутваючыся ў хустку. Ігнатовіч спакойна слухаў яе. Ён толькі час ад часу перакідваў гармонь з пляча на плячо і бурчэў:

— Вось гады!. . Вось-жা гады, трасца ім!..

Заварочваючы са Стэфкаю да свае хаты, ён сказаў Кандрату:

— Гэта пытанье трэба разабраць сёньня-ж. Трэба адразу даць адпор. Сёньня мы зъбярэмся. Стэфка зробіць інфармацыю. Толькі асьцярожна трэба... Зъбірацца будзем на старым месцы.

— Добра.

Кандрат павярнуўся і пайшоў далей на канец сяла. Быў ён заклапочаны і не адказваў на воклічы хлопцаў, што сядзелі з дзяўчатамі на прызбах цёмных ужо хат. На небе прабіваліся першыя зоркі і крывавы, на старажытны тарч падобны, месяц памалу вылазіў з суседніх зыбучых балатоў.

---

— Жыцьцё падобна на кінематаграфічную істужку. Людзі роўняць іх тысячи, мільёны — шэраг стандартных фільмаў на два тоны: чорны і белы. Са спалучэння гэтых тонаў на экране выходзяць трагедыі, камэдыі, фарсы, драмы, але канец іхны бадай заўсёды аднолькавы, бо людзі звыклі да стандарту. У амэрыканскіх фільмах, скажам, ўсё канчаецца пацалункам.

— Ёсьць яшчэ каляровыя фільмы. Я бачыла.

— Так. Некаторыя робяць жыцьцё багатым на колеры, фарбы. Тады экран ажывае. Жыцьцё робіцца цікавейшым. Для гэтага трэба вялікае штукарства і ўменыне. Каляровых фільмаў у нас мала.

— Трэба, каб ўсе істужкі былі каляровымі?

— Неабавязкова. У кожным фільме ёсьць свая систэма, свой пэўны канец. Трэба, каб людзі не рабілі гэту систэму паводле стандарту. Трэба, каб канец ня быў звычайны. У Оскара Штальмана істужка на два тоны: чорны і белы. Гэта выглядае дужа сурова. І систэма яго суровая! Канец-жа будзе моцным, бо чалавек ён моцны.

— Вы каб хацелі-б, ваш фільм быў каляровым?

— Не, я хацеў-бы пусьціць яго ў адваротны бок. Дайсьці да таго месца, дзе мусіць быць пачатак, а потым пусьціць яго іначай, паводле пэўнай систэмы з канцом, якога-б я жадаў.

— Фільмы, якія пускаюць у адваротны бок, дужа съмешныя. Яны багаты на раптоўнасці і выглядаюць нерэальна і камэдыйна.

— Праўда. Я гэтага ня хочу. Прабачце за недарэчную гутарку.

Карль Клемм і панна Яніна дужа позна вярталіся да фальварку. Яны абхадзілі за дзень бадай усе ваколіцы і дужа стаміліся. Панна Яніна абапіралася на асыстэнтаву руку і тулілася да яго. Падвечар узьняўся халодны вецер, і панна Яніна ўздрыгвала ад холаду. Карль Клемм аддаў ёй свой плащ.

— Але-ж вам будзе холадна!—засупярэчыла яна.—Ведаце, што я прыдумала? Давайце будзем ісьці пад адным плашчом.

І, съмляючыся з свае выдумкі, панна Яніна загарнула ў плашч Клемма. Пад бледным месячным съятлом здавалася, што ідзе адзін чалавек з двумя галовамі—мужчынскай і жаночай.

— Я ня ведала, што вы тут жылі,—сказала панна Яніна.

— Я, уласна гаворачы, тут мала бываў. Але нябожчык-бацька час-ад-часу прыяжджаў сюды. З пачатку сусветнае вайны ён жыў тут бяз выезду... да саме съмерці.

Блukaючы па ваколіцах, панна Яніна з Клеммам найшлі на руіны калішняга невялікага фальварку, што некалі стаяў над Ясельдаю. Гэта былі рэшткі дому і драўляных гаспадарчых

## ЗЫМІТРОК АСТАПЕНКА

пабудоў, якія былі қалісці зьнішчаны пажарам. Сяляне паразы-  
цягалі цэглу. Засталася адна разбураная напалову съязна, што  
ўзвышалася на пагорку.

Калісці гэта быў маёнтак нямецкага прафэсара Бэрнгардта  
Клемма. Вайна захапіла прафэсара ў ім. Фронт па некалькі  
разоў праходзіў па гэтай мясцовасці і нішчыў усё навокал. Але  
прафэсар упарта не хацеў выяжджаць з маёнтку. Усёроўна  
у Нямеччыну папасці было цяжка. Лісты ад яго не даходзілі  
да берлінскіх таварышоў, да яго сына. Потым даведаліся, што  
прафэсар Клемм быў расстрэляны расійцамі, як нямецкі шпэг.  
Яго абвінавацілі ў tym, што ён нібыта падаваў праз раку сыг-  
налы нямецкім войскам.

Усё гэта Карль Клемм расказаў панье Яніне, калі яны стаялі  
на руінах фальварку. Паказваючы на абарэлую, аблупленую  
вятрамі і дажджамі съязну, асыстэнт гаварыў панье Яніне:

— Вось тут расстрэльвалі бацьку. Адзін чалавек з сяла, які  
блізка ведаў яго, бачыў, як расстрэльвалі. Расійскі афіцэр біў  
старога перад расстрэлам. Ён, бачыце, стараўся выведаць у бацькі  
няіснуючыя ваенныя тайны...

Ад абарэлых руін веяла пусткаю і разбурэннем. Асыстэнт  
пацягнуў прэч ад іх панну Яніну. Бадай усю дарогу паслья  
гэтага ён маўчаў, і панна Яніна далікатна старалася не пару-  
шаць яго задумы.

Толькі ўзынімаючыся на гару да фальварку, асыстэнт зра-  
біўся па-ранейшаму вясёлым, якім прывыкла бачыць яго ў  
фальварку панна Яніна.

— Зірнече,—паказаў ён навокал рукою.—Чым ня кадр з кіно-  
фільму? Залітая месячным съятлом рака, лес. Урачыстая цішыня.  
Гэты фільм на экране добра га зўропейскага кіно-тэатру мусіў бы  
закончыцца пацалункам.

Але пацалунку ня было. Панну Яніну і Клемма дагнала, за-  
пыхаўшыся, Стэфка. Яна бегла ў фальварак з сяла. Параўнаў-  
шыся з імі, яна сказала:

— Паноў чакаюць дома. Там аб вас трывожацца. Я вас  
усюды шукалі..

Карль Клемм адхіснуўся ад панны Яніны і прысьпешыў крок.

— Сапраўды, мы з вамі сёньня загуляліся, панна Яніна.  
Пані Ядвіга будзе трывожыцца. Нядобра...

Каля самага фальварку яны сустрэлі сялян і настаўніка. Сяляне зьнялі шапкі і нізка пакланіліся, праходзячы, а Ўтонскі спыніўся каля панны Яніны, ледзь кіўнуўшы асыстэнту.

— Я даўно ўжо ня бачыў вас, панна Яніна,—ціха сказаў ён.— Можна падумаць, што вы ўнікаеце мяне. Чым я правініўся перад вамі, Яніна?

Панна Яніна нездаволена зірнула на Ўтонскага. Але хутка яна ізноў зас্মяялася і вясёла адказала:

— О, роўна нічым, пане Ўтонскі! Мы сёньня позна гулялі з панам Клеммам. Наведалі шмат цікавых мясцін. Нам было так весела.

— Я гэта бачу, панна!—пахмурा сказаў настаўнік.—Бачу і...

— Што такое?—узьняла броўкі панна Яніна. Яна акінула пана Ўтонскага насымешлівым позіркам і пацягнула за руку асыстэнта.

— Хадземце, гэр Клемм! Нас чакаюць.

Настаўнік застаўся адзін на белай съцежцы. Белы месяц вісей над сялом. Цяпер ён ужо ня быў падобны на старажытны тарч. Ён быў больш падобны на расьпечанае да бела гарматнае ядро, выпушчанае з шалёнаю хуткасцю і застыглае раптам у пустым, халодным небе.

(Працяг будзе).